

Ба48780

ac 118

Б. ТАРАШКЕВІЧ.

БЕЛАРУСКАЯ ГРАМАТЫКА

для школ.


„ЗЫЗВАЛЕНЬНЕ“


1921.

~~40
9118~~

~~87
2148~~

4
1718





Б248780

Б24722

Б3ам 1718

Б. ТАРАШКЕВІЧ.

БЕЛАРУСКАЯ ГРАМАТИКА для школ

Б2 - 118 5/4
Б248780

Бел. адміністрація
1994 г.

Б24722



Выдавецкае Таварысцтво
„Вызваленъне“

Менск - Вільня - Бэрлін

1921.

25.04.2009

Уні. 2148

АД АҮТДРЯ.

Дагэтуль беларуская літэратурная мова разьвівалася толькі паводлуг сваіх найагульнейшых правоў, найбольш для яе харктэрных і ад каторых яна не адступала. Шмат якія пытанні заставаліся без адказу. Ня было аднолькавага правапісу. Нічога дзіўнога. Пакінуўшы даўно парваныя і заняпаўшыя традыцыі старасьвे�цкае беларушчыны, мова новага пісьменства а сразу пачала буйна ўзрастаць з народнага карэння. А народнае карэнне—яно вельмі багатае. І ня гледзячы на вялікую суцэльнасць усяе беларуское мовы, яна мае, як і кожная іншая мова, колькі асобных, выразней азначаных гутарак. Кожная гутарка дабівалася, каб заніць пачэснае мейсца ў нашым пісьменстве. Дзеля гэтага—і розныя, часта паміж сабой нязгодныя, спосабы пісаньня.

Трэба было часу, каб само жыцьцё паказала, якая гутарка мае найбольш сілы і здатнасці на тое, каб зробіцца асновай літэратурнае мовы.

Трэба было часу, каб праявідіся ў пісьменстве ўсё, якія толькі ёсьць у асобных гутарках, чыста беларускія асобнасці.

Бяз гэтага не магло быць ніякае хоць больш менш закончанае граматыкі, не магло быць і сталага, яснага правапісу. Бо граматыка павінна толькі замацаваць і падраўняць тыя лініі, якія сама мова ўжо назначыла.

Мнё здаецца, што гэтыя лініі і харктэрныя асобнасці ўжо азначыліся, дзеля чаго я і адважыўся выпусціць у сьвет „Беларускую граматыку“.

У аснове яе ляжыць найбольш харктэрная і найбольш чистая гутарка беларуское мовы, што мае цвёрдае *r* і вялікае аканье.

Але аканье агранічана некаторымі разамі, да чаго прымушае нас даўгая практика нашага пісьменства.

Прымаюцца і ўсё другія харктэрныя асобнасці беларуское мовы, якія праводзіліся дагэтуль у нашых выданьнях.

Ад прынятае традыцыі адхіляюся толькі тады, калі гэтага вымагае яснасць систэмы або чыстасць мовы.

Зусім новага нічога ня ўводжу.

Аднолька-ж ня думаю — што жыцьцё ня зробіць з часам значных зымёнаў. Будзем толькі мέнь надзею, што не залішна вялікія і што ўсё найважнэйшае зроблена добра.

Патрэбы школы прымусілі мянэ адкінуць усё тое, што мела больш чыста навуковае значэнне, як практычнае. Я ўвесь час не выпускаў з вачэй пэдагогічную страну кніжкі.

Маю надзею, што ў будучыне лепши час пазволіць мne выпусьціць паўнёйшую і больш навуковую граматыку беларускага мовы.

Канчаючи, дзякую ўсім, хто мne служыў радаю і крытыкай.

А найбольш майму добраму вучыцелю аkadэміку А. А. Шахматову, каторы за ўвесь час маіх універсytэтскіх навук і пасля паддаваў мne ахвоты напісаць беларускую граматыку і няспынна кіраваў маёю працу.

Прыязнаму земляку аkadэміку Е. Карскаму шчыры і вялікі дзякай за яго ўвагу і значную помоч (ён прагледзіў маю працу і даў вялікшую частку беларускай граматычнай тэрмінолёгіі).

Не магу ня ўспомніць і докт. Рудольфа Абіхта, профэсара славянскіх моваў у Брэслаўскім Універсytэце, бо яго думкі аб беларускай мове, пісьмы, пісаныя пабеларуску да маіх прыяцеляў у Вільні, і кніжка «Просты спосаб стацца ў кароткім часе граматным», пераканалі мянэ ў tym, што я стаю на праўльной дарозе.

Б. Тарашкевіч.

Вільня

13 жніўня 1918 г.

I.

ГУКІ.

§ 1. Слова, склад націск. Слова дзёліца на склады: **ва-да, ха-та, до-ля, ся-кé-ра, ра-ні-ца.** Слова можна быць **адна-складовыим**, калі ў ім адзін склад (дом, стол, конь), **двухскладовыим** (ва-да, зяр нё) і **шматскладовыим** (пе-ра-ро-біц-ца).

Калі на пісьмё слова не зъмяшчаецца ў адным радку, то яго можна перанясьці ў другі радок, але толькі так, каб не парваць складоў (вы-це-ра-біць). Канцы радка трэба паставіць знак пераносу (-).

У кожным слове атзін склад выгаварваецца галасьней за другія, з націскам: **хá-та, ка-ра́, кá-ра.**

Нáціск, калі трэба, азначаецца знакам ' над літарай.

Задачка. Рэзбіць слова на склады малéнькімі рыскамі і азначыць націск (вось так, напрыклад: **ва-дá, да-; б-га:**)

Пажар, съцяна, туман, агонь, загон, калека, пранік, Марыя, баравік, павучок, месяц, журавель, ялавец. Бог больш мае як раздаў. Скупы два разы траціць. Усякі цыган свайго каня хваліць.

§ 2. Гукі галосныя і зычныя. Склады можна разліжыць на асобныя гукі. Слова „соль“ можам сказаць так, каб кожны гук у ім цягнуўся доўга: **с-о-ль.** Лёгка пачуць, што ў гэтым слове тры гукі. У слове „рыба“ чатыры гукі, у слове „горка“ пяць гукаў і г. д.

Гукі дзёляцца на **галосныя і зычныя.**

Галосныя гукі: **а, о, у, э (е), ы, і.** Зычныя гукі: **б, в, г, ғ, д, дз, дж, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч.** Пры вымове галосных гукаў чуваць голас, грудзі дрыжаць. Іх можна доўга цягнуць, пяць. Пры вымове зычных гукаў чуваць зык, а ня голас.

У складзе павінен быць адзін галосны гук — колькі галосных гукаў у слове, толькі ў ім складоў: стра-ха, пра-лес-ка. Склад можа быць і з аднаго толькі галоснага гуку: а-бы, а-ле.

Зычных у складзе можа быць колькі і можа ня быць ніводнага: страш-ны, а-ле.

Зычныя ўжываюцца толькі разам з галоснымі *).

Галосныя ў і ў ня твораць асобнага складу: даў, праўда, дай, яд (значыць йад), вайна. З гэтага яны падобныя да зычных. (Гукі ў і ў часамі называюць паўгалоснымі).

На пачатку слова дзеля велікшае складнасьці *у*, *і* замяняюцца на кароткае *ў*, *й*, калі яны стаяць пасля галоснага гуку: мы ўжо зробілі; я йду да цябе.

Задачка. Перапішы, замяніўши кръжык якімі трэба літарамі:

Гартай загаралі ~~х~~ сё поле. Яны ~~х~~вайшлі ~~х~~ хату. Было
~~х~~ бацькі тры сыны. Бацька ~~х~~ маці ~~х~~ жо вярнуліся з поля.
Была адна кароўка ды~~х~~ тую ваўкі зъелі. А хто там ~~х~~дзé?
Хто ~~х~~дзé, той паклоніцца.

§ 3. Цвёрдая і мягкая зычныя. Зычныя гукі могуць вымаўляцца цвёрда і мягка.

Цвёрдые зычныя. (б, в, г, ғ, д, әз, ж, з, к, л, м, н, п, с, т, ф, х, ң, ҹ, ҹ) чуваць, например, у таких словах: босы, вол, госьць, доля, ксяндзы, жыта, ураджай, зорка, кол, лом, ныркі, пышны, рысь, сын, тын, фыркаць, хата, ҹәп, чисты, шырокі.

Гэтыя самыя зычныя чуваць мягка ў такіх разох, як
біць, віць, гінуць, дзік, зіма, кінуць, лёгкі, мейсца, Нёман, пяць,
сём, фігура, хітры, ціха.

✓ Зычныя *p*, *ж*, *ч*, *ш*, заўсёды цъвёрдыя: *рэпа*, *зара*, *жоўты*, *чысты*, *шырокі*.

Так сама няма мягких *ð i t*, бо яны змяніліся на мягкае *дз і ц* дзéнь, цéнь, дзíк, цíха, дзядзька, пíць (дзéканьне і цéканьне).

^{*)} Дзеля гэтага зычныя гукі называюць яшчэ сугалоснымі. Гэты назоў нядобры тым, што можна было-б падумаць, быццам зычныя гукі вымаўляюцца з голасам.

Задачка. Літары, што азначаюць цвёрдые зычныя, падчыркнуць аднай рыскаю, а тыя, што азначаюць мягкія — дэзвіюма:

Люлі, люлі, люлі!	Што курачкам даце?
Прыляцёлі куры,	Ці жыта карыта,
Сёлі на вароцах	Ці ячмёню жмёню,
У чырвоных бочэх,	Ці бобу каробу.
Сталі сакатаці.	

ЗВОНКІЯ І ГЛУХІЯ ЗЫЧНЫЯ.

§ 4. Зычныя могуць вымаўляцца звонкія (з голосам) і глухія (бяз голосу), прычым звонкаму адказавае глухі

б	п	(бабы—папы)
д	т	(дам—там)
і'	к	(іль—кінь)
г	х	(гам—хам)
з	с	(заву—саву)
ж	ш	(жаль—шаль)
дз	ц	(дэнь—цень)
дж	ч	(хаджу—хачу)
л		
р		
м		
н		

} на маюць падобных глухіх.

Задачка. Аднай рыскаю азначаць звонкія гукі, дэзвіюма глухія.

ВЯСКОВЫЯ ДЗЕЦІ.

Пусты ўлётку нашы сёлы,
Усе на полі за сярпом,,
Толькі дзётак крык вясёлы
Лъёцца ў вуліцах ручком.

Вёцер кудры іх цалуе,
Мые дождж іх бледны твар,
З імі сонейка жартуе
І цяпло ім шле, як дар.

Якуб Колас.

§ 5. Зычныя з, с, ц, дз называюцца сычачымі.

ж, дж, ш, ч,	"	шыпячымі.
р, л	"	плаўнымі.
н, м	"	насавымі.

§ 6. Водлуг тых прыладаў, якімі найбольш вымаўляюцца зычныя, іх можна падзяліць на
губныя: б, в, м, п, ф.
язычныя: д, ж, дж, ч, ш, з, с, ц, дз, р, л, н.
гартанныя: г, і', к, х.

Задачка. У кожним слове апіши ѿсé зычныя гукі—
якія яны: 1) цѣвёрдыя ці мягкія; 2) звонкія ці глухія; 3) си-
чачыя, шыпачыя ці насавыя; 4) губныя, язычныя, гартанныя:

Хто поле троіць, той хлеб кроїць. Калі ўлэз у дугу, не
какы не магу. Калі мужык з жонкай сварыцца, тады ў гаршку
трасца варыцца.

(Пішы ў гэткім парадку: 1) хто; x —цвёрды, глухі, гар-
танны; m —цвёрды, глухі, язычны і г. д.).

§ 7. На пісьмё гукі азначаюца літарамі (буквамі). Усё літары мовы, пералічаныя ў сталым парадку, называюца азбукай (абэцэдъ).

Вось беларуская азбука: а, б, в, г, і', д, е, ё, ж, з, і, й,
к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ў, ф, х, ц, ч, ш, ы, ь, э, ю, я.

Побач з кірліцай ужывають яшчэ *лацініку*:

a, b, c, č, ď, d, f, g, h, i, j, k, l, ļ, m, n, ň, o, p, r, s, š, š
t, u, ū, w, y, z, ž, ž.

Літары я, е, ё, ю не азначаюць якіх асобных гукаў, розных ад а, э, о, у. Калі я, е, ё, ці ю стаіць за зычным, то зычны вымаўляецца мягка: сяду, нέба, лён, людзі, (зна-
чыць—сьяду, нъэба, льон, лъудзі). На пачатку складу я, е, ё, ю значыць тое, што йа, йэ, йо, йу: яма — йама, твая — твайза;
ёлка — ўолка, патаёмны — патайомны; юшка — ўушка; граюць —
грайуць.

Знакъ не азначае ніякага гуку, а толькі мягкасьць зычнага; вугаль (але вугал), колькі (але калы), съцяна, дзядзька і г. д.

Часамі ъ паказвае, што зычны ня трэба зыліваць з чародным галосным, бо паміж імі чуваць й: зъявіцца, зъёсьці і г. д. (вымаўляеца: зъявіцца, зъйесьці).

Пасъля цвёрдага зычнага ставіца ў такім разе знак' над
радком паміж літарамі: аб'явиць аб'ехаць, аб'есъци, пад'еду
і г. д.

Для азначэння зыкаў дж і дз піщаца па дзьвё літары, але трэба памятаць, што вымаўляюцца яны не паасобку, а разам: сяджу, сядзець.

Для азначэння такога зыку, як у словах *мазі*, *інак* ужываецца знак і'**).

*) Не заусёды.

§ 8. Дзеля таго, што ў беларускай мове зычныя ж, ч, ш, р цвёрдые, то посьля іх ужываецца ня *i*, а заўсёды ы; жыла, чыста, шыла, бяры.

Дзеля таго самага посьля ж, ч, ш, р, ніколі ня пішацца я, ю, е, ё, а толькі а, у, э, о: бура, гавару, рэзаць, съцярог; жаба, жук, жэўжык, жоўты; часцьць, чую, часцьць, чорны; шабля, шум, шэршань, шосты.

Задачка. Паставіць літары заместа крыжыка:

РХба, грХб, грХзь, рХбы, зъбярХг, тварХг, жХць, жХрдзь, жХнка, чХста, зачХпка чХрт, бычХк; шэршХнь, шХць, страшХнны, шХсынк шХры, шХўк, шХм.

§ 9 Аканьне. Гукі о (ё), э (е) ў беларускай мове чуваць ясна толькі пад націскам: добра, цёплы, лес, цэлы і г. д.

Калі склад нё пад націскам, то заместа о, э чуваць а: добры—дабро; цёплы—цяплó, (цяплю), лес—лясы (льасы) цэп—цапы.

Аканьне найвыразней выступае ў складзе перад самым націскам: лес—лясы. У другіх складах на мейсцы э можа быць гук блізкі да і або гук няясны паміж а і е—а^е: лесавік вымаўляецца лісавік або ля^есавік.

Аб tym, як трэба пісаць пры аканьні, глядзі „Правапіс”

§ 10 Аб складох ры, лы, лі. У складох не пад націскам знаходзім ры, лы, лі ў гэткіх словах: дрыжэць, глытаць, праглынуць, трысынка, трисынік, брыво, крыві, крылавы, блыхá, блыхі, дрывамі, дрывяны, крышиць, крыха, грымечь, трывух, хрысьціць, трывога, стрыгатаць, брысьці, яблык, яблына, блішчэць.

Калі на гэтых складах прыходзіцца націск, то тады знаходзім ро, ло: дрож, тросьць, бровы, кроў, блохі, дровы, крошка, гром, хрост, брод і г. д.

Задачка. Перапіши вышэй пералічаныя слова ў другіх формах (напр.: дрыжу, дрыжэў, брыво, брыва, брыву, і г. д., але бровы).

§ 11. Падвойныя зычныя. Беларуская мова мае подвойныя зычныя ў такіх разох:

льль: вясёльле, купальле, гальлё, Ільля, ральля, сольлю, кольле і г. д.

- нінь: здарэньне, сумлёнье, пыганье і г. д.
 зізь: з гразьзю, мазьзю, зазъязь і г. д.
 сесь: каса — касьё, волас — валосьсе, колас — калосьсе
 і г. д.
 дэздэз: судзьдзя.
 цыць: жыцьцё, багацьце, куцьца і г. д.
 жэж: збожжа і г. д.
 чч: лык — лычко, сук — сучко, пе́ч — запéчча, запéччу,
 у ваччу і г. д.
 шш: зацішша, каля ушшу, з роскашшу і інш.

Апрача гэтага падвойныя зычныя зьяўляюцца пры тым,
 як слова складаюцца: с-сыпаць, ад-даць, бяз-зубы і г. д.

Задачка. Перапіши слова з удваеніем і дапіши сваё
 прыклады.

§ 12. Прыдыханье. Калі слова пачынаецца з галоснага,
 то перад ім можа стаяць прыдыханье в або г: вока, вуха;
 авёс — гавёс і г. д. Прыдыханье сустракаецца і ў сярэдзіне
 слова паміж двумя галоснымі: павук, навука, цівун і інш.

Задачка. Азнач рыскаю прыдыханье:

Вакно, варыць, вочы, вол, вужака, вузкі, вугаль, павук,
 павёў, віна, вайна, Радзівон, вон, Лявон, аплявуха, гараша, гараша,
 гарэх, гарэх, гарбуз, ганю, гаруд, вуліца, густы, горад, гарод, гоні.

§ 13. Кароткае ў. Паміж галосным і зычным можаць
 стаяць толькі ў, а не в: залатоўка, кароўка, (але — карова),
 толькі рэха ў лёсе йдзэ.

У канцы закрытага складу*) стаіць так сама ня л, а ў:
 даў, поўны, тоўсты і інш**).

Задачка. Паставіць літара замёста крыжыка:

Апусьцё ~~Х~~ поле. Работы на ім да ~~Х~~но скончаны. Пуста
 ў гола ~~Х~~сиоды, толькі ма ~~Х~~адё ~~Х~~жыта ~~Х~~адно зелянёе ~~Х~~ полі
 і рэзка выдзяляецца сярод мёртвага абразу асéннянга часу.
 Пачарнё ~~Х~~ шырокі ~~Х~~уг; адны толькі пaryжэ ~~Х~~шыя фігуры
 стаго ~~Х~~ з востраю жэрдкаю ~~Х~~ вέрсе раскінуліся па грудах
 і нудна пазіраюць ~~Х~~ неба.

*) Закрыты склад гэта такі, што канчаецца на зычныя
 або на ў, й: пол, вол, пан, дай, мéў і г. д. У слове ва да,
 абодва склады закрытыя.

**) Але ў імéннях астаéцца: кол, стол, гарэлка, іголка
 і інш.

§ 14. Звонкія зычныя перад глухімі і на канцы слова
страцілі звонкасъць і вымаўляюцца глуха:

пішацца:	вымаўляецца:
рэдка	рэтка
ножка	ношка
гразка	граска
абхапіць	анхапіць
боб	бон
лёд	лёт
дождэс	дошч

і г. д.

Глухія зычныя перад звонкімі зробіліся звонкімі.

пішацца:	вымаўляецца:
касьба	казъба
малацъба	маладъзъба

і г. д.

Задачка. Крыжыкі замяніць літарамі:

Асёнкыні вέчар.

Вые бура. Лé+ гамоніць,
Як на сходзе гдзé наро+.
Вéцер хмары так і гоніць;
До++ і гра+ь і галалё+.
На камінку корч пылае;
Каля пéчы дзé+ сядзіць,
Ба+ька ла+ци папраўляе,
Маці нí+кі сёла ві+ь.
Вéцер вые, ня съціхае,
Лзіка ў коміне шумі+,—
То заплача, засыпывае,
То па стрэсе прабяжыць.
Ціха ў хаце. Сэрца ные,
Душу стра+ апанаваў.
Чаму+-, вéцер, думкі злыя
У душу ты маю нагнаў?

Якуб Колас.

II.

Часъціны мовы.

§ 15. Усё слова можна падзяліць на 9 радоў або дзёняць часъцінаў мовы:

- | | |
|------------|-------------|
| 1. імя | 5. дзеяслоў |
| 2. прымёта | 6. прыслоўе |
| 3. чысло | 7. прыймя |
| 4. займія | 8. злуч |
| 9. кліч. | |

§ 16. Імя. Да гэтае часъціны мовы належаны усё тыя слова, што скланяюцца і маюць алтін з трох радоў: мужчынскі (баран, стол), жаноцкі (авечка, лава), ніякі (вакно, дабро).

§ 17. Скланенінем называецца зъмена канчатку слоў у адзінам і множным ліку ў залежнасці ад розных пытанняў, напрыклад:

пытанье	лік адзіночны	лік множны
1. хто?	брат	брать
што?	стол	стали
2. каго?	брата	братоў
чаго?	стала	сталоў
3. каму?	брату	братом
чаму?	сталу	сталом
4. каго?	брата	братоў
што?	стол	стали
5. кім?	братам	братамі
чым?	сталом	сталамі
6. пры кім?	браце	братах
пры чым?	сталé	сталох
7. Завучы кажам:	браце! сталé!	браты! сталы!

Гэтыя пытаньні называюцца *склонамі*. Кожны склон мае свой уласны назоў:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. <i>назоўны</i> | хто? што? |
| 2. <i>родны</i> | каго? чаго? |
| 3. <i>давальны</i> | каму? чаму? |
| 4. <i>вінавальны</i> | каго? што? |
| 5. <i>творны</i> | кім? чым? |
| 6. <i>месны</i> | пры кім? пры чым? |
| 7. <i>клічны</i> | ужываецца пры кліканьні. |

Задачка. Праскланяй у адзіночным і множным ліку: дом, вада, палатно.

§ 18. Апрача ліку адзіночнага і множнага ў беларускай мове часамі бывае *парны лік*: дзьвё наэ́, дзьвё руцэ, дзьвё сасé і г. д.*).

Ад множнага ліку трэба адрозніць такія *зборныя імέньні* як гальлё, лісьцё, кольле і інш., якія маюць форму адзіночнага ліку, але азначаюць збор многіх аднолькавых рэчаў.

§ 19. Некаторыя імέньні ўжываюцца толькі ў *адзіночным ліку*: жывёла, гародніна, садовіна, малако, насенне хараство і шмат іншых.

Некаторыя—толькі ў *множным ліку*: сані, сёні, дрыжкі і шмат інш.

Задачка. Напіши, якія імέньні ведаеш, што ўжываюцца толькі ў адзіночным ліку або толькі ў множным ліку.

§ 20. Кожнае імя належыць да аднаго з трох *радоў, мужчынскага, жаноцкага або ніякага*. Калі на якую рэч можна казаць ён, то гэта мужч. р.: брат, стол і г. д.; калі можна казаць—яна, то гэта жаноцкі род: сястра, бяды, кніга і г. д.; калі—яно, то гэта ніякі род: дзіця, вакно, дабро і г. д.

Некаторыя імέньні належаць да *агульнага* роду, калі могуць азначаць так сама мужчынскі як і жаноцкі род: сірата, кале́ка і інш.

Задачка. Напіши прыклады на імέньні мужчынскага, жаноцкага, ніякага і агульнага роду.

*) але заўсёды: два сталы, два браты і г. д., а ня два браты, два сталы (водлуг старога парнага ліку).

§ 21. Імя можа быць або ўласным: Вільня, Менск, Беларусь, Лявон—або агульным: места, край, чалавек і г. д.

Уласнае імя азначае толькі адну якую реч, каб аддзяліць яе ад другіх падобных.

Агульнае імя паказавае наагул цэлы рад падобных рэчаў. Уласнае імя пішацца з вялікае літары.

УЗОРЫ СКЛАНЕНЬЯ.

I. Мужчынскі род.

§ 22. А. Цвёрды зычны перад канчаткам:

лік адзіночны.

лік множны.

а) Наз.	1) вол	вал-ы
Род.	вал-á	вал-оў
Дав.	вал-у	вал-ом
Він.	вал-а	вал-ы
Твор.	вал-ом	вал-амі
Месн.	вал-é	вал-ох
Кліч.	бач ніжэй § 26.	

Другія прыклады:

лік адзіночны.

Наз.	2) пясок	3) дождж
Род.	пяск-у	даждж-у
Дав.	пяск-у	даждж-у
Він.	як Назоўны	
Твор.	пяско-м	даждж-ом
Месн.	пяск-у	даждж-у

лік множны.

Наз.	пяск-i	даждж-ы
Родн.	пяск-oў	даждж-oў
Дав.	пяск-ом	даждж-эм
Він.	як Назоўны	
Твор.	пяск-amі	даждж-amі
Мес.	пяск-ox	даждж-ox

лік адзіночны.

Наз.	4) канец	5) хвальк-б
Родн.	канц-à	хвальк-à
Дав.	канц-у	хвальк-у
Він.	як Наз.	як Родн.
Тв.	канц-ом	хвальк-ом
Мéс.	канц-ы	хвальк-у

лік множны.

Наз.	канц-ы	хвальк-і
Род.	канц-óў	хвальк-óў
Дав.	канц-ом	хвальк-ом
Він.	як Наз.	як Родн.
Тв.	канц-амі	хвальк-амі
Мéс.	канц-ох	хвальк-ох

Ува ўсіх гэтых прыкладах націск прыходзіцца на самы канчатак слова: вал-à, вал-у, вал-ом, вал-é, вал-ы, вал-óў і г. д.

б) Калі націск ня прыходзіцца на самы канчатак, то заместа *o* стаіць *a* (аканьне). У мéсным склоне *e* астаёцца.

лік адзіночны.

Наз.	1) брат	2) народ	3) страх
Род.	брат-а	народ-у	страх-у
Дав.	брат-у	народ-у	страх-у
Він.	як Род.	як Назоўны	
Тв.	брат-ам	народ-ам	страх-ам
Мéс.	брац-е	народз-е	страс-е і страх-у

лік множны.

Наз.	брат-ы	народ-ы	страх-і
Род.	брат-óў	народ-áў	страх-áў
Дав.	брат-ом	народ-ам	страх-ам
Він.	як Род.	як Назоўны	
Тв.	брат-амі	народ-амі	страх-амі
Мéс.	брат-ох	народ-ах	страх-ах

§ 23. Мягкі зычны перад канчаткам.

адзіночны лік.

Наз.	1) лось	2) локацъ	3) конъ
Род.	лас-я	лóкц-я	кан-я

Дав.	лас-ю	лóкц-ю	кан-ю
Він.	як Род.	як Наз.	як Род.
Тв.	лас-ём	лóкц-ем	кан-ём
Мéс.	лас-і	лóкц-і	кан-і
лік множны.			
Наз.	лас-і	локц-і	кон-і
Род.	лас-ёў	локц-яў	кон-яў
Дав.	лас-ём	локц-ям	кон-ям
Він.	як Назоўны		
Тв.	лас-ямі	локц-ямі	кон-ямі
Мéс.	лас-ёх	ло-и ях	кон-ях

§ 24. С. Імéньні на-й скланяюща так сама:

лік адзіночны.

Наз.	верабéй	лой	абычай
Род.	вераб'-я	ло-ю	абычá-ю
Дав.	вераб'-ю	ло-ю	абычá-ю
Він.	як Род.	як Назоўны	
Тв.	вераб'-ём	ло-ем	абычá-ем
Мéс.	вераб'-і	ло-і	абычá-і

лік множны.

Наз.	вераб'-і	абычá-і
Род.	вераб'-ёў	абыча-яў
Дав.	вераб' ём	абычá-ям
Він.	як Назоўны	
Тв.	вераб'-ямі	абыча-ямі
Мéс.	вераб'-ёх	абыча-ях

§ 25. Увагі аб розных канчатках.

1. Родны склон адз. ліку мае канчатак *у* або *а*, як у цвёрдым, так і ў мягком склоненії (у мягком пішацца — *ю*, *я*).

Канчатак — *а* знаходзім:

1) у імéньнях, што азначаюць жывыя творы: чалавéка, Язэпа, брата, ваўка, вала, злодзея, вераб'я і інш.

2) у імéньнях прадметных*), што можна бачыць, лічыць, найбольш, калі націск прыходзіцца на канчатак: грош — грашá, куст — кустá, малаток — малаткá, нож — нажá, нос — насá, кош — кашá, коўш — каўшá, гарнец — гарца і інш.

*) ад слова прадмет (рэч.. усе тыя імéньні, што можам бачыць, лічыць, называюща прадметнымі.

3) у назовах месяцаў: студня, марта, красавіка, мая і г. д.

Усё іншыя імёны звычайна маюць канчатак *у*: розуму, болю, жалю, съмеху, смутку, грому, роду, міру, абычаю, дару, страху, ве́ку, року, пакою, усходу, заходу, цёню, (гэты цéнь), плачу, ураджаю, сну, жару, прымусу, люду, народу, краю, бору, лесу, сънегу, лёду, попелу, алéю, шроту, хвойніку і шмат інш.

Бачым, што ва ўсіх гэтых імёных націск на прыходзіцца на *у*. Толькі ў гэткіх словаах, як *пясок*, *тытун*, *галун*, *палын*, *авёс*, знаходзім: пяску, тытуну, галуну, палыну, аўсу.

Апрача гэтага—*у* пад націскам знаходзім яшчэ ў колькі словах: дажджу, агню і часамі чацвяргу.

2) Месны склон адз. *ліку* мае чатыры канчаткі: *e*, *i*, *ы*, *у*.

У імёных *в цывёрдым зычным перад канчаткам* знаходзім *e*: на дуое, пры сталé, у млынé, у кажусé, граць на разé, у гаросе (канчатак не пад націскам).

Імёны на *ж*, *ш*, *ч*, *ц*, *р* заўсёды маюць *ы*: на дажджы, у кашы, на нажы, у калодзяжы, аб коклюшы, паралюшы, у плачы, у бучы, на канцы, на пальцы, на жарабцы, у бары, на тапары і г. д.

З імёняй на *ж*, *ш*, *ч*, *ц*, *р* тыя, што азначаюць асобы, найчасцей маюць *у*: аб купцу, пры Рыгору, Лукашу, аб Марцинкевічу, аб чужаземцу, нёмцу, кітайцу і г. д.

Імёны на — *к* блізка заўсёды маюць канчатак на *у*: у Палацку, на баку, аб ваўку, на языку, аб чалавеку.

Імёны з *мягкім зычным перад канчаткам* канчаюцца на *и*: пры гасьці, цясьці, камяні, кані, салаўі, вераб'i, Дунаі, прыяцелі і г. д.

3. Клічны склон. У значэнні клічнага склону часта ўжываецца назоўны склон: паслухай, братка! паслухайце, браткі! Але клічны склон мае і сваё асобныя канчаткі—*у* і *е* (пасля цывёрдага зычнага *а*):

1) Іване, слаўны пане! попе, браце, сваце, дубе, лёсе, суседзе і г. д.

Бог—Божа, чалавéк—чалавéча, казак—казача, воўк—воўча, гарох—гаросе, гарэх—гарэсе, айцец—ойча, купéц—купча і інш.

2) Конь—коню, вучыцель—вучыцелю, госьць—госьцю, рай—раю, дабрадзёю і г. д.; мужу, крыжу, панічу, пісару, бору, явару, братку, галубочку, дзядзьку, дзёдку, сынку і г. д.

У множным ліку часамі ўжываецца канчатак—*ове*: панове! сватове! жыдове! і г. д.

Задачка. 1) Праскланяй: чалавéк, вол, воз, гарод, двор, залом, пісар, рамéнь, зывéр, аўторак, цéнь, боль, авёс, верабéй, сук, гарэх, вораг, бéraг, алéнь, нож.

2) Напіши, якія гéдаеш слова на *а* і на *у* ў родным склоне, апрача тых, што ёсьць у граматыцы.

3) Адкажы, у якім склоне зроблены вынятак з-пад аканьня.

4) Успомні з песьняў, казкаў ці прыказкаў якія-коле́чы імéнныі ў клічным склоне

II. Ніякі род.

§ 26. Імéнныі на о (не пад націскам — а).

Скланéнне слоў на о падобнае да мужчынскага роду.

Тры склоны — назоўны, вінавальны і клічны заўсёды здноўлькавы (дзеля гэтага пішам іх у адным радку: Н. В. К.).

Прыклады.

Адзіночны лік.

Н. В. К.	1) сял-о	2) палéн-а
Род.	сял-а	палéн-а
Дав.	сял-у	палéн-у
Тв.	сял-см	палéн-ам
Мéс.	сял-é	палéн-е

Множны лік.

Н. В. К.	сёл-ы	палéн-ы
Род.	сёл-аў	палéн-аў
Дав.	сёл-ам	палéн-ам
Тв.	сёл-амі	палéн-амі
Мéс.	сёл-ах	палéн-ах

Адзіночны лік.

Н. В. К.	3) пляч-о	4) мор-а
Род.	пляч-а	мор-а
Дав.	пляч-у	мор-у
Тв.	пляч-ом	мор-ам
Мéс.	пляч-ы	мор-ы

Множны лік.

Н. В. К.	плé-чи	мор-ы
Род.	плéч-аў	мор-аў
Дав.	плéч-ам	мор-ам
Тв.	плéч-амі	мор-амі
Мéс.	плéч-ах*)	мор-ах

*) Можна ўжываць і форму плячмі, плячымà, на плячох.

Адзіночны лік.

Н. В. К.	5. жыцьц-ё	6. пол-е
Род.	жыцьц-я	пол-я
Дав.	жыцьц-ю	пол-ю
Тв.	жыцьц ём	пол-ем
Мес.	жыцьц-і	пол-і

Множны лік.

Н. В. К.	.	пал-і
Род.	.	пал-ёў
Дав.	.	пал-ём
Тв.	.	пал-ямі
Мес..	.	пал-ёх

§ 27. Увагі аб канчатках.

1) *Месны склон* адз. л. мае чатыры канчаткі: *e*, *i*, *ы*, *у*, якія ўжываюцца, так, як у імέньнях мужчынскага роду, напр.:

а) у сялё, пры вакнё, у гумнё, на сукнё, аб пісьмё і г. д. (канчатак *e* пад націскам).

на сёне, у лёце, на цёле, у слове, на нёбе, на палёне, і г. д. (канчатак не пад націскам).

б) аб дабры, на плячи, пры гумянцы, на моры, у горы, пры вогнішчы, на сэрцы, на ваконцы, на сонцы і г. д.

с) імέньні на *к* перад канчаткам маюць *у*: вёка—аб вёку, вока—а^с воку.

д) у лахмацьці, у жыцьці, на гальлі, у чытаньні, пры здарэньні, на полі і г. д.

Задачка. Вывесыці правіла, калі ўжываецца які канчатак.

2) *Назоўны склон* мн. ліку мае канчаткі *i*, *ы*: гумны, палі, азёры, здарэньні і г. д.

3) *Родны склон* мн. л. можа ўжывацца або з канчаткам *оў* (*аў*) або без канчатку: вядзёр — вёдраў, красён — краснаў, плéч — плéчаў і г. д.

4) Трэба заўважыць розніцу ў націску: сяло — сёлы, вядро — вёдры, вакно — вакны; але — два, тры, чатыры сялы, вядры, вакны і г. д.

5) Слова ярмо ў множным ліку мае ёрмы (але — два, тры, чатыры ярмы).

§ 28. *Вока і вуха* скланяюцца гэтак: вока, вока, воку, вокам, на воку; вочы, вачэй, вачом, вачмі, аб вачох; вуха, вухам, у вусе; вуши, вушэй, вушом, вушмі, аб вушох.

648780

§ 29. Словы з устаўкаю *эн*, *ат*, *эс*. Сюды прыналёжжаць: 1) імéньні на *мя*: *імя*, *плямя*, *цёмя*, *рамя*, *стрэмя* і 2) гэткія як *цяля*, *парася*, *зяння*, *ваўчаня*, *княжа* і іншыя*).

Адзіночны лік.

Н. В. К.	<i>імя</i>	<i>ягня</i> ,	<i>ягнё</i>
Род.	<i>імéньня</i> ,	<i>імя</i>	<i>ягняці</i>
Дав.	<i>імéньню</i> ,	<i>імо</i>	<i>ягняці</i>
Тв.	<i>імéньнем</i> ,	<i>імен</i>	<i>ягнём</i>
Мéс.	<i>імéньні</i> ,	<i>імі</i>	<i>ягняці</i>

Множны лік.

Н. В. К.	<i>імéньні</i>	<i>ягняты</i>
Род.	<i>імéньняў</i>	<i>ягнат, аў</i>
Дав.	<i>імéньням</i>	<i>ягнятам</i>
Тв.	<i>імéньнямі</i>	<i>ягнятамі</i>
Мéс.	<i>імéньнях</i>	<i>ягнятах</i>

Устаўку *эс* знаходзім у множным ліку слова *кола—калёсы***) ды неба—нябёсы.

Задачка. 1) Праскланяй: *плямя*, *цяля*, *ваўчаня*, *княжа*
2) Што значыць *колы* і што значыць *калёсы*?

III. Жаноцкі род.

§ 30. А. Імéньні жаноцкага роду на *а*.

Лік адзіночны.

Наз.	1) <i>галав-а</i>	2) <i>калін-а</i>
Род.	<i>галав-ы</i> ***)	<i>калін-ы</i>
Дав.	<i>галав-é</i>	<i>калін-е</i>
Віц.	<i>галав-у</i>	<i>калін у</i>
Тв.	<i>галав-ою</i> (<i>ой</i>)	<i>калін аю</i> (<i>ой</i>)
Мéс.	<i>галав-é</i>	<i>калін-е</i>

*) Побач з формамі *цяля*, *зяння*, *ваўчаня*, *княжа* можна ўжываць формы на *о* (ё) і *нё*: *цялё*, *парасё*, *зарнё*, *ваўчанё*, *княжко* і іншыя.

**) Множны лік ад *кола*: *калёсы* зъмяніў сваё значэньне і значыць павозка.

***) Гэткія формы, як *галавэ*, *зямле*, *ужываюца* дужа рэдка.

Лік множны.

Наз.	галов-ы	калін-ы
Род.	галоў, галов-аў	калін-аў
Дав.	галов-ам	калін-ам
Він.	я к Н а з о ў ны	
Тв.	галов-амі	калін-амі
Мéс.	галов-ах	калін-ах

Лік адзіночны.

Наз.	3) рук-а	4) горк-а
Род.	рук-і	горк-і
Дав.	руц-э	горц-ы
Він.	рук-у	горк-у
Тв.	рук-ою(ой)	горк-аю (ай)
Мéс.	руц-э	горц-ы

Лік множны.

Наз.	рук-і	горк-і
Род.	рук	горак, горк-аў
Дав.	рук-ам	горк-ам
Він.	я к Н а з о ў ны	
Тв.	рук-амі	горк-амі
Мéс.	рук-ах	горк-ах

Лік адзіночны.

Наз.	5) зар-á	6) зямл я	7) дол-я
Род.	зар-ы	замл-і	дол-і
Дав.	зар-ы	замл-і	дол-і
Він.	зар-у	замл-ю	дол-ю
Тв.	зар-ою (ой)	замл-ёю(ой)	дол-яю (ай)
Мéс.	зар-ы	замл-і	дол і

Лік множны.

Наз.	зор-ы	зéмл-і
Род.	зор-аў	зямель, зéмл-яў
Дав.	зор-эм	зéмл-ям
Він.	я к Н а з о ў ны	
Тв.	зор-амі	зéмл-ямі
Мéс.	зор-ах	зéмл-ях

§ 31. Увагі аб розных склонах.

1. *Давальны і месны склон* адз. л. маюць тую самую форму. У імёньнях, што маюць перад канчаткам цье ёрды зычны, гэтыя склоны канчаюцца на *e*: вадзé галавé, руцэ, сасé, назé (націск на канчатку); каліне, палавіне, блазноце, рабоце (канчатак бяз націску).

Калі-ж перад канчаткам*) стаіць адзін з ацьвярдзéўшых зычных *r*, *u*, *ч*, *ж*, *ш*, або *к* (пасля *к* тады, калі націск не на канчатку—лаўка, матка, шапка, ласка), то ў давальным і месным склоне маем *ы*: зары, гары, мацы, души, дзяжы, (пад націскам); вуліцы, аборы, кашы, пражы, лаўцы, матцы, шапцы і г. д. не пад націскам).

У скланеніі з мягкім зычным перад канчаткам заўсёды маем канчатак *i*: зямлі, сям'i, долі, княгіні, волі, і г. д.

Імёньні з асноваю на *к*, *г*, *х* зъмяняюць іх на *ц*, *з*, *с*: рука—руцэ, горка—горцы, нага—назé, дарога—дарозе, саха—сасé, страха—страсé, Лявоніха—Лявонісе.

2) *Родны склон* мн. ліку мае часта канчатак — *аў*, як у імёньнях мужчынскага роду: водаў, варонаў, маладзіцаў, зёмляў, нядзéляў, песьняў і г. д.

Але найчасцей ужываюцца гэткія формы, як дачок, дзяўко, гор, зор, кароў, галоў, замéль, нядзéль, съёз, лялек, шпілек і г. д. Толькі рук і ног заўсёды без канчатку *аў*.

Радзéй сустракаем канчатак *ей*: съвінéй, сянéй і інш.

Клічны склон заўсёды адноўкавы з назоўным: Літва, родна зямелька! Жальцеся звонкія струны.

§ 32. *Імёньні муж. р. на а*. Так сама, як імёньні жан. р. на *a*, скланяюцца імёньні муж. р. на *a*: старшыня, стараста, сабака, судзьдзя і інш. Толькі ў тв. скл. часамі сустракаюцца формы мужчынскага скланенія: з старшынём, старастам, сабакам і г. д.

§ 33. Б. Імёньні жан. р. на зычны.

Сюды адносяцца такія імёньні, як косьць, гразь, соль, мёдзь; нач, мыш, роскаш, моц; любоў, кроў і падобныя; у ліку множным такія, як сані, сёні, грудзі, гусьлі, дзывéры, — наагул, усé тыя імёньні ж. р., што ў наз. склоне не канчаюцца на *a*. Апрача гэтага сюды адносяцца: куры, сүсéдзі, чэрці.

*) Трэба разумець канчатак назоўнага склону

§ 34. Прыклады.

Лік адзіночны.

Наз.	косьць	рэч	кроў
Род.	касьц-i	рэч-ы	крыв-i
Дав.	касьц-i	рэч-ы	крыв-i
Він.	як Назоўны		
Тв.	касьц-ёю(й)*)	рэч-аю(й)	крыв-ёю (й)
Мес.	касьц-i	рэч-ы	крыв-i

Лік множны.

Наз.	косьц-i	рэч-ы	
Род.	касьц-éй	рэч-аў	
Дав.	касьц-цём	рэч-ам	
Він.	як Назоўны		
Тв.	касьц-ям-i, кастьц-м-i	рэч-ам-i, рач-м-i	
Мес.	касьц-éх	рэч-ах	

§ 35. Увагі аб склонах.

1) Родны склон мн. л. мае канчатак *ей*, *ой* (не пад нацскам *ай*, *аў*): *касьц-éй*, *пéч-аў*, *рэч-аў*, *ноч-аў* і г. д.

2) Творны склон апрача паказаных у прыкладах канчаткаў мае часамі—ма: *касьцьма*, *саньма* і г. д.

3) Клічны склон заўсёды аднолькавы з назоўным у абодвух ліках, як і ў імёньнях жан. р. на *а..*.

§ 36. Маці скланяецца гэтак:

Наз.	мацi	Він.	мацi
Род.	мацi	Тв.	—
Дав.	мацi	Мес.	мацi
Клічны мацi.			

У множным ліку знаходзім мацi толькі ў Наз. Він. і Кл. скл.

У тых склонах, дзе ня ўжываецца мацi, яго замяняе матка: *маткаю*, *матак* і г. д.

§ 37. Вінавальны склон імёньняў, што азначаюць чалавéка, зьвёра і наагул нéшта жывое, аднолькавы з родным склонам у муж. р. адзіночнага ліку: *бачу брата*, *мужа*, *паю каня*. Імёньні, што азначаюць няжывое, маюць вінав. склон

*) здараюцца часта і гэткія формы, як *косьцю*, *рэччу* і г. д.

аднолькавы з назоўным: нясі стол, сячы дуб, мець рубель (хоць часамі і сячы дуба, мець рубля).

У множным ліку толькі імёньні, што азначаюць чалавéка, асобу, маюць він. скл. аднолькавы з ролным; усё іншыя—аднолькавы з назоўным: бачу братоў, люблю сваіх сёстраў, але ганю валы, паю коні, лаўлю авéчкі і г. д., як роблю ста́лы, сані, бачу хаты і інш.

Прымёта.

§ 38. Прымётаю называецца часціна мовы, што мае рады (муж., жан. і ніякі) і скланяецца: съвяты, съвятая, съвятое; сіні, сіняя, сіняе і інш.

§ 39. Прыйклады.

1) Лік адзіночны.

Н.	съвят-ы	съвят-ая	съвят ое
Р.	съвят-ога	съвят-ое (й)	съвят-ога
Д.	съвят-ому	съвят-ой	съвят-ому
В.	як Н. або Р.	съвят-ую	як Н.
Т.	съвят-ым	съвят-ою (ой)	съвят-ым
М.	съвят-ым	съвят-ой	съвят-ым

Лік множны.

Н.	съвят-ыя	для ўсіх р.
Р.	съвят-ых	
Д.	съвят-ым	
В.	як Н. або Р.	
Т.	съвят-ымі	
М.	съвят-ых	

Лік адзіночны.

Н.	бос-ы	бос-ая	бос-ае
Р.	бос-ага	бос-ае (ай)	бос-ага
Д.	бос-amu	бос-ай	бос-amu
В.	як Н. або Р.	бос-ую	як Н.
Т.	бос-ым	бос-аю (ай)	бос-ым
М.	бос-ым	бос-ай	бос-ым

Лік множны.

Н.	бос-ня	В.	як. Н. або Р.	для ўсях р.
Р.	бос ых	Т.	бос ымі	
Д.	бос ым	М.	бос-ых	

Так сама зъмяняюца прымёты з мягкім зычным перад канчаткамі:

3) Лік адзіночны.

Н.	сін-і	сін-яя	сін-яе
Р.	сін-яга	сін-яе (яй)	сін-яга
Д.	сін-яму	сін-яй	сін-яму
В.	як Н. або Р.	сін-юю	як Н.
Т.	сін-ім	сін-ялю (яй)	сін-ім
М.	сін-ім	сін-яй	сін-ім

Лік множны.

Н.	сін-ія	В.	як Н. або Р.	для ўсях р.
Р.	сін-іх	Т.	сін-імі	
Д.	сін-ім	М.	сін-іх	

§ 40. Калі націск прыходзіцца на канчатак, то ў родным склоне—óга, калі націск ня прыходзіцца на канчатак, а на аснову, то —ага: съвяты — съвятога, добры — добра, сіні—сіняга, вялікі—вялікага і г. д.

§ 41. Тыя прымёты, што азначаюць якасьць (на пытаньне як?), могуць мέць тры ступені гэтае якасьць, або гры ступені прыраўнаваньня:

1-ая ступень звычайная: зялёны, ая, ае, вялікі, ая, ае;

2-ая ступень—вышэйшая: зелянёйшы, вялікшы;

3-ая ступень—найвышэйшая: найвязлікшы, найзелянёйшы, або самы зялёны, самы вялікі, ці за ўсіх найзелянёйшы, ад усіх найвязлікшы і г. д.

Некаторыя прымёты маюць няправільныя ступені прыраўнаваньня: добры—лéпши, найлéпши; благі—горши, найгорши: малы—мéнши, наймéнши.

Задачка. 1. Праскланяйце:

Сіні, чорны, горкі, салодкі, тоўсты, глухі.

2. Напішэце ступені прыраўнаваньня:

Новы кажух, зялёны сад, вялікі бор, цёплая шапка, шыроке поле, глыбокое мора, съялы конь, благі сон, сухі хлеб.

Ч ы с л о.

§ 42. Адны чыслы паказаваюць лік (на пытанье *колькі?*), і называюцца лічнымі, другія—парадак (на пытанье *каторы?*) і называюцца парадаковымі.

Числы лічныя.	Числы парадкавыя.
1 адзін, адна, адно	пέршы ая, ае
2 два, дэ́вё, два	другі „ „
3 тры	трэці „ „
4 чатыры	чацьвёрты „ „
5 пяць	пяты „ „
6 шэсцьць	шосты „ „
7 сём	сёмы „ „
8 восем	восьмы „ „
9 дзёвяць	дзеяты „ „
10 дзёсяць	дзесятых „ „
11 адзінаццаць*)	адзінаццаты „ „
12 дванаццаць	дванаццаты „ „
13 трынаццаць	· · · ·
14 чатырнаццаць	· · · ·
15 пятнаццаць	· · · ·
16 шаснаццаць	· · · ·
17 семнаццаць	· · · ·
18 восемнаццаць	· · · ·
19 дзевятнаццаць	· · · ·
20 дваццаць	дваццаты
21 дваццаць адзін	дваццаць пέршы
30 трывцаць	трывцаты
40 сорак	саракавы
50 пяцьдзесят	пяцьдзесяты
60 шэсцьцьдзесят	шэсцьцьдзесяты і г. д.
70 сёмдзесят	· · · ·
80 восемдзесят	· · · ·
90 дзёвяцьдзесят	· · · ·

^{*)} Ужываюца таксама Формы: адзінанцаць, двананцаць, трыванцаць, чатырнанцаць і г. д., а таксама адзінанцаты, двананцаты, трыванцаты і г. д.

100	сто	соты
101	адзін	сто пέрши
200	дзве́сьце	двухсоты
300	тыста	трохсоты
400	чатырыста	четырохсоты
500	пяцьсот	пятьсоты
600	шэсъцьсот	шестьсоты
700	семсот	семсоты
800	восемсот	восемсоты
900	дзеяцьсот	девятисоты
1000	тысяча	тысячны
2000	дзве́ тысячи	двухтысячны
1,000,000	міліён	міліённы

§ 43. Чыслы парадкавыя зъмяняюцца падобна да прымёты: пέрши, пέршая, пέршае; пέршага, пέршае і г. д.

Чыслы лічныя зъмяняюцца часта падобна да імя, часамі падобна да прымёты.

§ 44. Адзін, адна, адно.

Н.	адзін	адна	адно
Р.	аднаго	аднаé, аднэй	аднаго
Д.	аднаму	аднэй	аднаго
В.	як Н. або Р.	адну	як Н.
Т.	адным	аднэй (ю)	адным
М.	адным	аднэй	адным

Лік множны (для ўсіх радоў).

Н.	адны	В.	як Н. або Р.
Р.	адных	Т.	аднымі
Д.	адным	М.	адных

§ 45. Два (муж. і ніякі р.), дзве́ (ж. р.).

Н.	два	дзве́
Р.	двух (львох)	дзвиох (дзвёх)
Д.	двум. (дом)	дзвиум (дзвём)
В.	як Назоўны або	Родны
Т.	двума (длома)	дзвиума (дзвёма)
М.	двух (львох)	дзвиох (дзвёх)

Так сама, як два, дэвёе, скланяюца абодва, абёдзьве: абодвух, абёдзьвюх і г. д.

Падобна тры, чатыры: тры, трох, тром, трима, трох; чатыры, чатырох, чатыром, чаты́рма, чатырох.

§ 46. Пачынаючы ад пяцёх і да трыццаёх чыслы скланяюца гэтак:

Н.	пяць	трыццаць
Р.	пяцёх	трыццацёх
Д.	пяцём	трыццацём
В.	як Наз. або Род.	
Т.	пяцьма	трыццацьма
М.	пяцёх	трыццацёх

Пачынаючы ад пяцьдзесят і да дзёвяцьдзесят чыслы зъмяняюца як пяць, або найчасьцей зусім не зъмяняюца: з усімі пяцьдзесят людзьмі, з усіх дзёвяцьдзесят снапоў і г. д.

§ 47. Сорак і сто.

Н.	сорак	сто
Р.	сораку	сту
Д.	сараку	сту
В.	як Наз.	
Т.	саракма	стома
М.	сараку	сту

§ 48. Чыслы 200, 300, 400 і далёйшыя або зусім не зъмяняюца, або зъмяняюца гэтак: дэвёсьце, двухсот, двумстам, двумастам і г. д.

§ 49. Абое, двое, трое.

Н.	абое	двоє	трое
Р.	абаіх,	дваіх,	траіх,
Д.	абайгà	двайгà	трайгà
В.	як Наз. або Род.		
Т.	абайма	двайма	трайма
М.	абаіх	дваіх	траіх

Так сама чацьвёра, пяцёра і далёйшыя: чацьвярох, чацьвяром, чацьвярма, чацьвярох (хоць часта яны зусім не зъмяняюца).

§ 50. Дробныя чыслы, зложаныя з поў—паўтара (муж. і ніякі р.), паўтары (ж. р.), паўтрацьца, паўтрацьці не зъмяняюцца.

§ 51. Трэба ведаць, што *абодва* ўжываецца для азначэння толькі муж. і ніяк. р. (абодва браты, абодва вакны); *абёдзьве* — толькі жаноцк. р. (абёдзьве сястры, абёдзьве сахі); *абое* — калі рады памяшаны (абое — рабое; кабыла лысая, жарабя рабое, зъёў воўк абое).

§ 52. Задачка. 1. Напіши словамі: 1.289, 3.478, 11.696, 953, 12.418; 1724-ы (тысяча семсот дваццаць чацьверты) 15.919-ы, 837-ы, 959-ы.

2. Праскланяй: адна саха, два валы, дэзвé дошкі, троє саней, дзе́вяць братоў, сто дваццаць восем грыбоў.

З а й м я.

† § 53. Займі ўжываецца заместа імя, прымёты або чысла (за-імя). Напрыклад:

Хадзіў ці доўга ён ці мала,
Ды толькі нёшта адзін раз
Бяды ў бары яго спаткала...
Во як казаў нам сам Тарас.

(Тутака ён, яго, сам заместа Тарас, Тараса).

Заместа „добра, бёлы, малы”, можам сказаць „такі, той”; заместа „пяты, дзесяты” — „той, гэны” і г. д.

§ 54. Вось часцей ужываныя займёныні:

1. *Асабовыя*: я, ты, ён, яна, яно; мы, вы, яны.
2. *Эваротныя*: сябé і ся (мыю-ся).
3. *Прыналéжныя*: мой, твой, свой, нашы, вашы, іхны і інш.
4. *Паказальныя*: гэты, гэны, той, такі, гэткі і інш.
5. *Пытальныя*: хто? што? які? каторы? чый? і інш.
6. *Адносныя*: тыя самыя, што пытальныя, але бяз пытанья.
7. *Азначальныя*: увесь, усякі, усялякі, кожны, сам, самы.
8. *Неазначальныя*: нёхта, нёшта, нёякі і нёйкі, нёчый, хтось, штось, хтосьці, нёякісь, чыйс і інш.

9. Адмоўныя: ніхто, нішто, нічый, ніякі, ніводны і інш.

Увага. Займёныні я, мы называюцца займёнынямі пέрае асобы; ты, вы—другое, ён, яна, яно, яны—трэцяе.

Займёныні скланяюцца, а некаторыя маюць і рады: мой, мая, маё; насы, нашая, нашае і інш.

§ 55. Асабовыя: я, ты, мы, вы, ён, яна, яно, яны.

Лік адзіночны.

Н.	я	ты
Р.	мянё	цябё
Д.	мнё	табё
В.	мянё	цябё
Т.	мною (ой)	табою (ой)
М.	мнё	табё

Лік множны.

мы	вы
нас	вас
нам	вам
нас	вас
намі	вамі
нас	вас

Лік адзіночны.

Н.	ён	яна	яно
Р.	яго	яé	яго
Д.	яму	ёй	яму
В.	яго	яé	яго
Т.	ім	ёю (ёй)	ім
М.	ім	ёй	ім

Лік множны.

яны
іх
ім
іх
імі
іх

§ 56. Сябе.

М.	—	В.	сябё
Р.	сябё	Т.	сабою (ой)
Д.	сабё	М.	сабё

§ 57. Мой, твой, свой, чый.

Лік адзіночны.

Н.	мой	мая	маё
Р.	майго	маё (й)	майго
Д.	майму	маёй	майму
В.	як Н. або Р.	маю.	маё
Т.	майм	маёю (ёй)	майм
М.	майм	маёй	майм

Лік множны.

Н.	маé	В.	як Н. або Р.
Р.	маіх	Т.	маймі
Д.	маім	М.	маіх

Так сама чый, чыя, чыё'.

§ 58. Сам, сама, само.

Лік адзіночны.

Н.	сам	сама	само	самі
Р.	самога	самаé (ой)	самога	самых
Д.	самому	самой	самому	самым
В.	самога	самую	само	самых
Т.	самым	самою (ой)	самым	самымі
М.	самым	самой	самым	самых

§ 59. Той, тая, тое.

Лік адзіночны.

Н.	той	тая	тое	тыя
Р.	таго	таé (тэй)	таго	тых
Д.	тamu	тэй	тamu	тым
В.	як. Н. або Р.	тую	як Н.	як Н. або Р.
Т.	тым	тэй (ою)	тым	тымі
М.	тым	тэй (ой)	тым	тых

§ 60. Хто, што.

Н.	хто	што	В.	каго	што
Р.	каго	чаго	Т.	кім	чым
Д.	каму	чаму	М.	кім	чым

§ 61. Увесь, уся, усё'.

Лік адзіночны.

Н.	увéсь	уся	усё'
Р.	усяго	усяé (éй)	усяго
Д.	усяму	усёй	усяму
В.	як Н. або Р.	усю	як Н.
Т.	усім	усёю (éй)	усім
М.	усім	усёй	усім

Лік множны.

Н. усé	В. як Н. або Р.	для усіх р.
Р. усіх	Т. усімі	
Д. усім	М. усіх	

§ 62. Такія займеньні, як нашы, гэны, кожны, які, акі і інш., скланяюцца як прымёты: нашы, нашага, нашаму і г. д.

§ 63. Увагі аб розных склонах.

1) Побач з формамі роднага склону адз. л. муж. і ніякага р. на — *о* (каго, чаго, яго і інш.) ужываюцца і формы на — *а* (кага, чага, яга, тага, усяга; чыйга, майтга, твайга, свайга, а таксама слоў зложаных з гэтых займеньняў: сагання, сяглата)

2) У творным склоне ж. р. формы на — *ою*, *ёю* звычайней у беларускай мове за кароткія формы на — *ой*, *ёй*.

3) Побач з формамі нашы, нашая, нашае ўжываюцца скрочаныя *наш*, *наша*, *наша*.

§ 64. Задач а. Праскланяй:

Мой добры конь, гэты самы замок, сам гаспадар, увесь хлеб, усялякая работа, сама гаспадыня, тая прыгожая краска, гэтае дзеіца, маё добро, чыё пяро, хто такі, што такое.

Дзеяслоў.

§ 65. Дзеясловам называецца такос слова, што азначае стан (ляжаць, сядзець, спаць) або дзеяньне* (браць, рубаць).

Дзеяслоў зъмяняецца ў часе, ліку і асобе.

§ 66. Часоў — тры: цяпёрашні, прошлы і будучы.

Напр.: я пішу (ципёр час)
 я пісаў (прошлы час)
 я буду пісаць } будучы
 я напішу } час

Лікі — два: адзіночны і множны.

Напр.: я пішу, ты пішаш, ён, яна, яно піша (лік адз.; мы пішам, вы пішаце, яны пішуть (лік мн.).

* Дзеля гэтага і называецца дзеясловам.

Асобы — тры: пёршая, другая і трэцяя.

Напр.: я пішу, мы пішам (1-я асоба); ты пішаш, вы пішаце (2-я асоба); ён, яна, яко піша, яны пішуць (3-я асоба).

§ 67. Зъмёна дзеяслова ў часох, ліках і асобах называецца спражэньнем.

Пры спражэньні дзеяслово ў зъмяняеца на тры лады: *абвёстны, загадны і ўмоўны*.

Абвёстны лад „абвяшчае“ што было, што ёсьць і што будзе: хадзіў, хаджу, буду хадзіць і г. д.

Загадны лад выражает „загад“ або просьбу, покліч, прасьцярогу ці што падобнае: нясі, зъмлуйся, баранёце, не паваліся і г. д.

Умоўны лад паказавае, што дзέяньне залежыць ад нейкае ўмовы: я зробіў-бы, пайшоў-бы і г. д. (каб хацёў, каб мог).

§ 68. Дзеясловы бываюць двух трываньняў: *закончанага і незакончанага*. Закончанае адказвае на пытанье *што зробіць?* (прысьці, прынясьці, прачытаць, напісаць і г. д.); незакончанае — на пытанье *што робіць?* (ісьці, чытаць, пісаць г. д.).

§ 69. Некаторыя дзеясловы могуць мець розныя *станы*, б'ю, біты, б'юся; роблю, роблены, роблюся; мую, мыты, мыюся і г. д. Усё гэтыя дзеясловы маюць тры станы: *дзéйны* (або актыўны), *залéжны* (або пасыўны) і *сярэдні*.

Дзéйны стан паказавае, што нейкая асоба або реч сама нешта „дзéйць“ і яе дзéяньне пераходзіць на другую реч: куля *разьбіла* вакно, майстры *будуюць* дом і г. д. (разьбіла, будуюць — дзéйны стан). Пасыль дзéйнага стану можна паставіць пытанье *каго? што?* (вакно, дом).

Калі-ж скажам: вакно *разьбіта* куляю, дом *будуецца* майстрамі, то будзем мець залéжны стан. Пры ім стаіць пытанье *кім? чым?* (куляю, майстрамі).

Сярэдні стан складаецца з дзéйнага і займя—ся і азначае або *зваротнае* дзéяньне (мыюся, чашуся—мью сябе, чашу сябё) або *супольнае* (залуся, сустракаюся—з кім? з чым?).

Ад іншых дзеясловаў нельга тварыць розных станоў: баяцца, съмѧцца, ісьці, спаць і шмат падобных *).

§ 70. Такія форамы, як лётатць, сядзёць, ламаць, паваліцца, здлумашца, магчы, сікні і інш. (на пытаньне *что робіцца* называюцца *недэнчальныіі формамі* **). Яны не азначаюць ні часу, ні ліку, ні засобы, толькі паказаваюць названьне дзеяньня ці стану.

Увага. Побач з формамі на — і ё ужываюцца формы на ы: лётатці, ламаці, хадзіці, задумаціся, валіціся і г. д.

§ 71. Цяперашні час для кожнае асобы абодвух лікаў мае асобныя канчаткі, напр.: няс-у, няс-ёш, няс-ё(ць), няс-ё.и, няс-иб. няс-уць; стаю, ста-иши, ста-иць, ста-ё.и, ста-ицё, ста-яць.

Дзеясловы, што маюць у канчатку 2 ас. адз. ліку-ёш, а ў 3 ас. мн. л.—уць (юць), належаць да пёршага спражэнья, напр.: няс-ёш, таўч-эш, няс-уць, таўк-уць; будз-еш, каж-иць, буд-уць, каж-уць (не пад націскам у мягкім складзе *e*, у цывёрдым *a*).

Тыя дзеясловы, што маюць у 2 ас. адз. л.—иши, — ыши, а ў 3 ас мн. л.—иць, — яць, належаць да другога спражэнья.

§ 72. Пёршае спражэнне.

1). Асабовыя канчаткі пад націскам.

Лік адзіночны.

1	ас.	няс-у	пяк-у
2	ас.	няс-ёш	пяч эш
3	ас.	няс-ё(ць)	пяч э(ць)

Лік множны.

1	ас.	няс-ём	пяч-ом
2	ас.	няс-ицё	пяч-ыцё
3	ас.	няс-уць	пяк-уць

2) Асабовыя канчаткі не пад націскам.

Лік адзіночны.

1	ас.	дума-ю	каж-у
2	ас.	дума-еш	каж-аш
3	ас.	дума-е(ць)	каж-а(ць)

*) аб іх можна было-б сказаць, што яны *ніякага стану*.

**) інакш неазначальным ладам.

Лік множны.

1 ас.	дума-ем	каж-ам
2 ас.	дума-еце	каж-аце
3 ас.	дума-юць	каж-уць

§ 73. Другое спражэнне.

1) Асабовыя канчаткі пад націскам.

Лік адзіночны.

1 ас.	сядж-у	крыч-у
2 ас.	сядз-іш	крыч-ыш
3 ас.	сядз-іць	крыч-ыць

Лік множны.

1 ас.	сядз-ім	крыч-ым*)
2 ас.	сядз-іш	крыч-ыш
3 ас.	сядз-іць	крыч-ыць

2) Асабовыя канчаткі не пад націскам.

Лік адзіночны.

1 ас.	пал-ю	гавар-у
2 ас.	пал-іш	гавор-ыш
3 ас.	пал-іць	гавор-ыць

Лік множны.

1 ас.	пал-ім	гавор-ым
2 ас.	пал-іце	гавор-ыце
3 ас.	пал яць	гавор-аць

Увага. Здараюца і такія формы, як гоне, гавора, падобна да будзе, скажа і г. д.

§ 74. Прошлы час.

Лік адзіночны.

1 ас.	я	нёс, нясла, нясло
2 ас.	ты	
3 ас.	{ ён яна яно	

Увага. Часамі здараецца час запрошлы: я быў прынёсши, зробіўши, пайшоўши і г. д. (пёрш, чымся што другое здарылася).

*) або: сядзём, баёмся, кричом, маўчом і г. д.

§ 75. Будучы час.

Мае дзьвё формы: *простую і складаную:* *) я зроблю,
■ буду робіць.

Простая форма спрагаецца так сама, як цяперашні час.
Напр.: я зроблю, ты зробіш, ён зробіць; мы зробім, вы зробіце, яны зробяць.

Складаная форма зложана з будучым часам ад „быць“
■ неазначальнай формай таго слова, што спрагаецца:

Лік адзіночны.

я буду

ты будзеш

ён будзе

робіць

Лік множны.

мы будзем

вы будзече

яны будуць

робіць

Увага. Здараецца час *прадбудучы:* я буду пайшоўши,
буду ўстаўши і г. д. (пёрш чымся што другое зробіцца)

§ 76. Загадны лад.

I Лік адзіночны.

1 ас. — — — — — — —

2 ас. няс-і бяр-ы

3 ас. хай (няхай) няс-é(ць), бяр-э(ць).

Лік множны.

1 ас. няс-éма, бяр-эма**)

2 ас. няс-éце бяр-эце

3 ас. хай (няхай) няс-уць, бяр-уць

II Лік адзіночны.

1 ас. — — —

2 ас. бразьні

3 ас. хай бразьне

Лік множны.

брáзънема

брáзънеце

хай бразнуць

III Лік адзіночны.

1 ас. — —

2 ас. чуй лі

3 ас. хай чуе хай ліé

Лік множны.

чуйма лійма

чуйце лійце

хай чуюць хай ліюць

*) дзеясловы закончанага трыванья маюць будучы прости:
пайду, зроблю; незакончанага — будучы складаны: буду хадзіць,
буду робіць.

**) могуць ужывацца і формы: нясéм, бярэм і г. д.

IV Лік адзіночны.

- 1 ас. — —
 2 ас. кінь ёж
 3 ас. хай кіне хай ёсьць

Лік множны.

- кіньма ёжма
 кіньце ёжце
 хай кінуць хай ядуць

Другая асоба адзіночнага ліку мае канчаткі:

I. *i*, *ы* пад націскам — нясі, хвалі, калі, мані, мялі, сушки, бяры, памажы, валачы і інш.

II. *i* не пад націскам — вымі, бразыні, пісьні і інш.

III. *й* пасъля галоснага — дай, гуляй, мей, чуй, стой, крый, мый, шый і інш. (формы лі, ві, бі, пі заместа лій, вій, бій, пій).

IV. Зычны мягкі і ацьвярдзёшы — кінь, сядзь, лέзь ёж, рэж, калеч, скоч, роб, прамоў, саромся і інш.

Калі да гэтых формаў даставім канчатак — *ма* (або *м*), то дастанем 1-ю асобу мн. ліку; калі даставім — *це*, то дастанем 2-ую асобу мн. ліку. Пры гэтым у дзеясловах, як нясі, бяры (бач I), бразыні (бач II) трэбазьмяніць *і* на *е*, *ы* на *я*: нясі, нясёма, нясёце; бяры, бярэма, бярэце, бразыні, бразынем (*ма*), бразынече і г. д.

Трэцяя асоба складаецца з *хай* або *няхай* і трэцяе асобы цяпёр часу: хай ён кажа, хай яны кажуць.

§ 77. Умоўны лад дастанем, прыставішы частку *бы* або *б* да прошлага часу: я пашоў-бы, зробіў-бы, прынёс-бы і г. д.

§ 78. Некаторыя дзеясловы зрастаюцца з зваротным займеннем — ся: мыцца (мыць - ся), вучыцца (вучыць - ся) і інш. Пры спражэнні займі дадаеца да слова: мысяся, мышеся і г. д. Толькі ў 3 асобе канчатак *ць-ся* зыліваеца ў *цца*^{*}): ён мыецца, яны мыюцца.

§ 79. Ад дзеяслова можна вывесці другія часціны мовы: дзеяслоўнае імя (стварыць—стварэнне), дзеяслоўную прымёту (читаць—читаючы (й), чытаючая, чытаюча; чытаўшы (й), чытаўшая, чытаўшае; читаны, читаная, читанае) і дзеяслоўнае прыслоўе (сяджу чытаючы, прыду прачытаўши).

^{*}) Калі перад — ца стаіць зычны, то пішацца адно *ц*: здаца, ад'есца і г. д.

Дзеяслоўнае імя скланаеца так сама, як і кожнае другое імя: стварэннія, стварэнню і г. д.

Дзеяслоўная прымета мае рады і скланаеца як прымета: чытаючы, чытаючая, чыгаючае, чыгаючага, чытаюча му і г. д. Але побач з гэтым яна мае часы, як дзеяслоў: цяперашні (читаючы, ая, ае) і прошлы (чыгаўшы, ая, ае; чытаны, ая, ае).

Увага. Формы на—учы,—ючы—ӯшы больш стара-съёцкія і кніжныя. У жывой мове ня скажуць, напр., „ад чытаючага чалавека можна шмат вымагаць“, але „ад чалавека, што чытае, можна шмат вымагаць“. У жывой мове скланаюцца толькі формы дзеяслоўнае прыметы на — ены і—ты: зроблены, зробленага, зробленаму і г. д.; біты, бітага, бітаму і г. д.; бітая, бітае, бітай і г. д.

Дзеяслоўнае прыслоўе мае два часы—цяперашні (читаючы, лётаючы, пішучы, ходзячы, робячы) і прошлы (чытаўшы, лётаўшы, пісаўшы, хадзіўшы, робіўшы). Дзеяслоўнае прыслоўе не скланаеца і не спрагаецца*).

§ 80. Дзеясловы есьці, даць, быць маюць асобнае спражэннне.

Лік адзіночны.

1 ас. ём дам

2 ас. ясі дасі

3 ас. ёсьць дасьць

Лік множны.

ямо**) дамо

ясьцё дасьцё

ядуць дадуць

„Ем“—гэта цяперашні час, „дам“—будучы час.

„Быць“ мае ў цяпёру часе толькі форму 3-е асобы адзін. ліку: ёсьць (або кароткае—ё). Будучы час: буду, будзеш, будзе і г. д.

Загадны лад: ёж, дай, будзь; хай ёсьць, хай дасьць, хай будзе; ёжма, дайма, будзьма; ёжце, дайце, будзьце; хай ядуць, дадуць, будуць.

Другія формы складаюцца звычайна.

§ 81. Задачка 1. Праспрагай у цяперашнім часе і аддзялі рыскаю асобовыя канчаткі дзеяслову:

*) З чаго і падобна да прыслоўя.

**) Побач з формамі ямо, дамо, ясьцё, дасьцё, маем—ядзём, дадзём, ядзіцё, дадзіцё.

Жну, цягну, бяруся, тачу, лаўлю, гарую, цягаю, сушуся, валауся, таўку, мушу, люблю, сяджу, бягу, магу, даю (даіць), даю (даваць), гнаю, гаю, строюся, крою, паю, пяю, мыюся, крью, выю, шую, лію, вію, б'ю, п'ю, гавару, варуся.

2. Праспрагай у будучым часе:

Пісаць, караць, гудзéць, гутарыць, зваць; перамяніць гэтыя дзеясловы так, каб можна было ад іх стварыць будучы прости (напісаць—напішу і г. д.).

3. Праспрагай у прошлым часе:

Нясьці, вязьці, плясьці, ісьці, сячы, таўчи, пячыся, кусацца мèць.

4. Напіты гэтыя дзеясловы ў умоўным ладзе.

5. Напіши ў загадным ладзе:

Хваліцца, калоць, сушыцца, браць, памагаць, валачы, даць, мèць, біцца, піць, кінуць, калéчыць, прамовіць, сароміцца.

Прыслоўе.

§ 82. Прыслоўе ёсьць нязымённая часціна мовы, што азначае розныя акаличнасці: мейсца, часу, прычыны, спосабу дзеяньня.

Паводлуг гэтага прыслоўі дзёляцца на прыслоўі:
мейсца (на пытанье—гдэ?): там, туды, адтуль, адкуль,
 гэтта, гэнам, вун, блізка і інш.
часу (на пытанье—калі?): цяпéra, сёньня, лётась, па-
 заўчора і інш.

причыны (на пытанье—чаму?): таму, чаму і інш.

спосабу дзеяньня (на пытанье — як?): добра, хутка, глыбака,
 вельмі, дужа і інш.

§ 83. Большаясьць прыслоўя — гэта акасьцянёўшыя формы зымённых часціц мовы: імя, прымёты, займя, чысла, дзеясловы.

Вось некаторыя прыслоўі ад розных склонаў:

1) добра, борзда, съцюдзена і г. д., вось, як, так, колькі,
 толькі, нέльга, лётась, зараз, упераць, назад, уздоўж, удоўж,

удаўжкі, ушыркі, увышкі, увелькі, насустрэчу, наўзавады, на-
чымкі, нацянькі і інш.—усё гэта формы назоўнага і вінав.
склону.

2) сёлета, сёньня, (сяго-дня), учора, заўтра, зраньня,
змалку, здалёку, дагары, звонку і інш.—формы родн. склону.

3) памалéньку, пабеларуску і інш.—формы дав. склону.

4) разам, часам, сілком, кумілем, пехатой і інш.—фор-
мы твор. склону.

5) балазé, годзе, запраўды, наадзіноцы, потым, улётку,
узімку, папацёмку, паасобку, напотым, уваччу, вонках і інш.—
формы мéснага склону.

Прыслоўі ад дзеясловаў: няма, нямаш (ня мае, ня маеш),
загадзя, наўмысьля, адумысьля, спáквала (пачакаўши), мусіць,
відаць, можа, дзякую, маўляў і інш.

Шмат прыслоўя мае сваё асобныя прыслоўныя кан-
чаткі (ды, -дэю, -ма, -мі, -ль, -лі, -ка, -ку, -кі, -оў, -чи, -ча
і інш.): куды, туды, усюды, тады, заўёды; кудэю, тудэю,
сюдэю; кудэма, сюдэма; бягма, ляжма, дарма, тойма; вельмі;
адкуль, пакуль, дасюль, скуль; калі, ніколі: тутака, тамака,
тутачка, тамачка, цяпéraка, ёсьцева, нямашака, толькі, коль-
кі, гэталькі, далоўкі; дамоўкі; далоў, дамоў; надоячы; апрача,
абéруч, насустрэч, нéкалісъ, дзéсь, калісъ, нéкалісъці, дзéсьці,
калісъці; паадноўчы, двойчы, тройчы і шмат інш.

§ 84. Некаторыя прыслоўі маюць ступені прыраўна-
вальнія і зъмяняюцца так, як прымёты, ад якіх яны выво-
дзяцца: зялёна, зелянёй, найзелянёй.

Вось прыслоўі, што маюць *неправільныя ступені пры-
раўнаваныя*:

добра—лéпш, ляпéй; найлéпш, найляпéй;

блага—горш, гарэй; найгорш, найгарэй;

многа, шмат—больш, балéй; найбольш, найбалéй;

мала—мéнш, мéней; наймéнш, наймéней.

§ 85. Задачка. Перапіши і падзялі вышэй пералічаныя
пришлоўі (§ 83) на мéсныя, часоўныя і г. д.

ПРЫЙМЯ.

§ 86. Прыймя азначае залéжнасць паміж рэчамі або кірунак дзéяньня: кніжка ляжыць *на* сталé, вучань пады́шоў *да* дошкі і г. д.

Прыймя ня ўжываецца само па сабé, а найчасцей пры iмі (дзеля чаго і называецца прыймя): *на*сталé, *пры*сталé, *пад*сталом, *з-за* стала і г. д.

Але прыймя можа стаяць і пры іншых часцінах мовы.

Прыймя стаіць найчасцей пры адным склоне, радзей пры двух або трох, напр.:

пры родн. — без, для, дзеля, да, з-за, з-пад, каля, апрача, у і інш. (без работы, для сусéда, дзеля съвта, да хаты, з-за вугла, з-пад хаты, каля лугу, апрача таго).

пры дав. — к: к хаце, к лéсу (але часцей кожацца да хаты, да лéсу).

пры він. — пра, праз, цераз, скро́зь, замéста, наўпроці і інш. (кажу пра тое, згінуў праз сваю нядбаласць, ішоў цераз поле, скро́зь хмары цёмныя).

пры твор. — над: над зямлёй.

пры мес. — пры, па (пры дарозе, па лясох, па дарогах і г. д.).

пры він. і тв. — за, пад, перад, прад і інш. (за яго, за ім, пад стол, пад сталом, перад дом, прад дом, перад домам, прад домам).

пры він. і мес. — у, на, аб і інш. (у лéс, у лéсе, на стол, на сталé, кінуць аб стол, гаварыць аб сталé).

пры род.. він. і мес. — з (вярнуўся з работы, сабака ўвéлькі з ваўка, з сахою).

§ 87. Шмат у якіх словах прыймя так цéсна зраслося з асновай, што слова без яго зъмяняе або зусім траціць сваё значэнне. падарожны, пераход, прывычка, (але — ход, — дарожны значыць нéшта другое, а вычка нічога ня значыць).

Некаторыя прыймёны зусім ня ўжываюцца асобна: уз-, раз-, вы-, пера-, су-, пра-, па-, (узды, усход, разбор, расход, выгнаць, выйсьці, пераёхаць, сусéд, прадзед, пасынок).

З дзеясловам прыймія заўсёлы злучаеца ў вадно не-
падзельнае слова: дагнаць, прамяніць, перакінуць, палыйсьці,
прыдумаць, засумаваць, падгадаваць, наляцέць, абхапіць, зга-
варыцца, съязгнуць, узысьці, успомніць, разагнаць, раздаць,
расказаць, выдумаць, пераняць, сустрэць і г. д.

Так сама з прыслоўем: запраўды, пазалётась, зараз, на-
павёр, уздоўж, спадысподу, даволі, паасобку, потым і г. д.

§ 88. Задачка. 1) Напіши прыклады на тыя прыймёнь-
ні, што ня ўжываюцца асобна (уз-, раз- і г. д.).

2) Напіши такія імёньні, што зложаны з прыймёньнямі:
за, да, уз, раз, без, з, прад, су, пра, на, ад, вы, пад, аб (за-
саўка, успамін і г. д.).

З л у ч.

§ 89. Злуч злучае розныя слова ў думцы або розныя
думкі: былі ў іх сын і дачка; ня мей сто валоў, а мей сто
другоў.

Вось найчасцей ужываныя злучы: і, а, але, жа, абы,
або, альбо, аж, ажно, ані, адно, няхай, хай, бо, да, ды дык,
аднолька-ж, навет, хіба, ці, няўжо, чымся, прынамся, хоць
хаяць, такі (ткі), калі, каб, чаго, чаму, таму, нашто, зашто,
затое, затым, быццам, не, ні і шмат іншых.

Як можна бачыць у значэнні злучоў часта ўжываенца
займія — што, чаго, чаму, такі і інш., часамі з прыймёнь-
німі — зашто, затое, нашто, натое і інш.

Некаторыя злучы выводзяцца з дзеясловаў: бадай (баг-
дай — бог дай), быццам (ад „быць“), хай, няхай, хоць, хаяць
і інш.

У значэнні злуча могуць ужывацца так сама прыслоўі:
калі, аднолька, прынамся і інші.

Задачка. Падчыркнуль злучы:

Пуста ў лузе, толькі стагі парыжэўшыя стаяць, ды шпакі
каля дарогі цэлы дзёнь адно крычаць. Бачыш, быццам чалавéк,
вёкам малады. Жніво ярнае—гэта ўжо восень і, як той кажа,
работак восем. А як надойдзе ўжо Пакрова, то не наёсца ў
полі карова, бо ўжо золкі вётрык павеé, трава паожўкне па-

чарнёе. Часам, як у полі з коњмі начуеш, пяючи «весень»
дзяўчат пачуеш і, сказаць праўду, дык, мой ты браце, ад гэнай
песні за сэрца хваце, бо яе тая працяжная нота, хоць сълёзы
гоніць, слухаць ахвота.

К л і ч.

§ 90. Кліч выражает ўчуцьцё або паказвае розныя
выкі, да якіх чалавéк сваім голасам хоча прыпадобніца,
напр.: учуцьцё болю, радасці, зъдзіўлення: ай, аей! ого-го!
ага! ах! ох! ух! а-ха-ха і г. д.; шшш! гаў-гаў-гаў! курняў!
іга-га га! ау-ау-ау! і інш.

Каб паказаць, што нéшта канчаецца ў адзін мамэнт,
ужываюцца асобныя формы клічу ад дзеяслова: хап, брык,
бэнц, бох, бабух, хлюпсць, грук, стук, ~~бахéць~~, хапéць, миль-
кéць, піхéць, грымоць і інш.

III.

Падзёл слова.

§ 91. Карэнь, канчатак, прыстаўка, устаўка.

Словы—настольнік, застольны, стольніца, сталаунік, стаяр — маюць карэнь *стол*; слова — засцёнак, прысьцёнак, съцённы, съцяна — маюць карэнь *съцен*; слова — лес, лясун, лясынік, лесавік—маюць карэнь *лес* і г. д.

Каранёу дзяліць нэльга.

Карэнь ёсьць такая непадзельная часць слова, ад каторае можна тварыць другія родныя паміж сабою слова.

Сам па сабе карэнь можа быць часам асобным словам—стол, лес; але найчасцей ён асобна зусім ня ўжываецца: съцён-, лож-, вод- і г. д.

Каб пазнаць які галосны стаіць у карані, трэба зъмяніць слова так, каб націск прышоўся на галосны: засцён-ак, съцён-ны (хоць у такім разе, як съцяна, чуваць *a*).

Зычныя так сама могуць зъмяняцца стоячы ў канцы караня: воўк—воўч-а, дуг-а—дуз-é, лаўк-а—лаўц-ы, гарох—гарос-е, нарог—нароз-е, дарог-а—дарожн-ы і г. д.

Пры скланеніні і спражэніні апошнія склады слова зъмяняюцца: стал-а, стал-у, стал-ом, стал-é; стал-ы, стал-оў, стал-амі, стал-ох; маўч-у, маўч-ыш, маўч-ыць; маўч-ом, маўчыцё, маўч-аць і г. д. Гэтыя зъмёныя склады таго самага слова называюцца *канчаткамі*.

Тая нязъмённая часць слова, што стаіць паміж каранём і канчаткам, называецца *устаўкай*: застоль-н-ы, застоль-н-ага, і г. д.; ляс-ун, ляс-ун-а і г. д.; гаспад-ар, гаспад-ар-а і г. д.

Кожная ўстаўка прыдае караню асобнае значэнне.

§ 92. Вось некаторыя ўстаўкі імя, прымёты і дзеяслова:

1) Устаўкі іменныя:

ар. ец, ік, (ык), ок, цель, ыр, ун і інш. азначаюць нёшта ажыўленае, дзейнае: гаспад-ар, стал-яр, знах-ар, куп-ец, хлап-ец; лясын-ик, муж-ык, язд-ок, вучы-цель, багат-ыр, скакун і.г. д.

іч, овіч, евіч і інш. азначаюць патомкаў і фаміліі: Бабіч, Богдан-овіч, Марцінк-евіч.

ць, асьць, ін(я), ын(я) і інш. азначаюць слова непрадмётныя жан. р. — памя-ць, люб-асть, веліч-ыня, глыб-іня і г. д.

л (а), ішч (а), -ышч (а), ств (о) і інш., для азначэння неажыўленых слоў ніяк. р.: мы-л-а, шы-л-а, вогн-ішч-а, пажар-ышч-а, хара-ств-о і г. д.

Некаторыя ўстаўкі прыдаюць слову павялічанае або паменшанае значэнне (павялічальныя і памяншальныя ўстаўкі) лап-ішч-а, лап-к-а.

Дужа часта памяншальныя ўстаўкі прыдаюць ласкавае значэнне словам: брат-к-а, сястр-ыц-а, лέц-ейк-а і шмат інш.

2. Устаўкі прымётныя:

к, ок, р, л, н, ав, ів, ат, іст, ав-ат, аньк, еньк, ан (ян),
ов, ск і інш.—лёг-к-і, глыб-ок-і, шчод-р-ы, вёт-л-ы, вéр-н-ы,
ласк-ав-ы, міласъл-ів-ы, зуб-ат-ы, зярн-іст-ы, бел-ав-ат-ы;
добр-ањк-і, дарат-ењк-і, мядз-ян-ы, ял-ов-ы, гаспадар-ск-і
і г. д.

3. Устаўкі дзеясловоўныя:

ну — н — цяг-ну-ць, цяг-н еш;

і — е — хвал-і-ць, сядз-е-ць;

а — я — бр-а-ць, сé-я-ць;

ава — у*) — баран-ава-ць, баран-у-ю, гандл-ява-ць,
гандл-ю-ю і г. д.

*) Як баран-ава-ць, баран-у-ю, дужа часта здараецца расказаваць — расказую, перапісаваць — перапісую і г. д. заместа перапісываю, расказаваю або перапісваю, расказваю.

Тыя прыймёныні, што неразъдэльна зрасціліся з словамі называюца прыстаўкамі: на-стаўнік, па-ставіць, за-гадка, уз-рост, усь-цягнуць, пера-ход, а-съцярожны, ад-біць, па-ма-ле́ньку, на-ўцёкі і г. д.

Карэнъ злучаны з прыстаўкамі і ўстаўкамі называеца асновай слова. Такім парадкам пры скланеніні і спражэніні дадаём канчаткі да асновы слова.

Апрача слоў простых, што маюць толькі адзін карэнъ, ёсьць слова складаныя, што маюць два карані: палу-дзень, поў-нач, пара-ход, люда-ёд, нач-лёт і птмат інш.

Задачка. Падзялі на часьці і напішы карэнъ кожнага слова:

Гародчык, вада, краска, лягоніха, мяцёліца, нядоля, Беларусь, беларускі, красавік, веснавы, месяц, пляменінік, звада, вучыцель, вучыцелька, земляроб, панядзёлак, асьцярожны, лёташні. Няма служкі для пастушкі.

IV.

Правапіс.

§ 93. Правапіс дае нам правілы, як трэба пісаць у тых разох, калі пішацца ня так, як чуваць.

У беларускім правапісе трэба відаць перад усім два найпёршыя правілы: адно аб пісаныні галосных, другое — зычных.

Галосныя так пішуцца, як вымаўляюцца: сталы, валы, съцяна, лясы і г. д. (а не съцена, лесы, столы, хоць карані слоў: стол-, вол, съцен-, лес-).

Зычныя, наадварот, пішуцца гледзячы на тое, які зычны ў карані, прыстаўцы ці канчатку: мёл, калодка, падтрымаць, мыешся і г. д. (а ня так, як чуваць — мёт, калотка, паттрымаць, мыесься — дзеля таго, што карэнь мёд-, колод-, прыстаўка — под, канчатак — ш*).

Ад гэтых правілаў злараюцца дзе-ня-дзé адступлённі.

§ 94. Галосныя. Ажанье. Галосны о можа быць толькі пад націскам; ва ўсіх іншых складох о замяніеца на а: дом, стол, гарод, водны, вокны, дабро, але дамы, сталы, гарады, вада, вакно, сэрца і г. д.

На а замяніеца і кожнае э ў цвёрдым складзе (пасыяль п'вёрд. зыч.): (рака, цана, перамёна, каж.тп (хоць пад націскам — э: рэкі, цэны, кажэце).

У мякіх складох перад націскам е замяніеца ня а (я) не злусёды.

У трэцім, чацвёртым і далейших складох (лічачы ад націску да пачатку слова) е не замяніеца ніколі на а (я): верацяно, без верацяна; не выпускай і г. д.

* Гэта відаць зъмяніўшы слова: мёду, калода, падыйсьці, мыеси.

У другім складзе — толькі тады *е* замяняецца на *а* (*я*), калі ў пέршым *няма а:* лясунá, бядунá, нявучóны, ня былá, бяз дзіцяці і г. д. Калі-ж у пέршым складзе ёсьць *а* (*я*), то ў другім пішацца *е:* цечярук, лесавік, не знайшла, не магу не хачу, без мяне і г. д.

У пέршым складзе заўсёды бывае *а* (*я*): бяда, дзяжа вяду, зялёны, няма, няхай, ня буду, бяз нас, бяз духу і г. д.

Увага. 1. Не і без у гэтым разе лічацца за склад таго слова, перад якім яны стаяць.

2. Склады тут лічацца ад націску да пачатку слова такім парадкам: ля(2)-су(1) на (су — пέршы склад, ля — другі). Так сама: без(4) ве(3)-ра(2)-ся(1)на і г. д.

У мягкіх складах *пасъля* націску пішацца *е:* восень, вовера, вёцеръ, вучыцель, у хаце, у садзе, поле, лёцейка, сіняе (неба), сіненъкі, тое, думаеш, будзе і г. д.

З гэтага правіла выключаюцца такія разы, як:

1) памяць, месяц, дзёвяць, дзέсяць, дзе *а* ў аснове, або дзе *а* канчатак імéнняў жан. р. (гаспадыня, паня, як зямля), або дзе *а* з *о:* дзéдзя*) (з дзéдзё) і інш.

2) формы роднага скл. адз. л. мужч і ніяк. р. на *а:* вучыцеля, вучня, поля, зéльля і г. д.

3) формы родн. скл. мн. л. усіх трох радоў на — *аў:* прыяцеляў, зéмляў, гоняў і г. д.

4) формы дав., твор. і мес. склону мн. л. ўсіх трох радоў на — *ам, амі, ах:* вучням, зéмлям, здарэньням, прыяцелямі, зéмлямі, здарэньнямі, прыяцелях, зéмлях, здарэньнях.

5) формы прымéтаў назоўнага склону адз. л. жаноц. і ніякага роду: сіняя вада, добрая галава, сіняе мора і г. д.

6) формы родн. і давал. скл. прымéтаў мужч. і ніяк. роду: сіняга, сіняму і інш. (як яго, яму).

7) родны склон прымéты жаноцкага роду: сіняе воды, добрае кніжкі і г. д., (як яé, таé).

8) назоўн. і вінав. склон прымéты мн. л. ўсіх трох радоў: добрыя, зялёныя, чырвоныя, камéнныя і г. д.

*) але ў такіх старых формах, як вароце, боце, пішацца *е.*

9) формы 3 ас. мн. л. дзеясловаў 2 спраж.: ходзяць, носяць, водзяць і г. д.; так сама дзеяслоўная прымёта і прыслоўе: ходзячы, водзячы, носячы і г. д. (бо яны выводзяцца ад 3 ас. мн. л.: ходзяць, носяць, водзяць).

10) займёнъне — ся: робішся, гонішся і г. д.

Калі *е* пад націскам, то на ім трэба ставіць знак націску: хлеб, неба і г. д.*).

Такім парадкам, літара *е* азначае выразны націснуты галесны, так сама як *о*: каменьне, голад.

Літара *е* азначае ненаціснуты гук або шырэйшы за *é* (бліжэй да *a*), або вузейшы (бліжэй да *i*): у садзе, сіненъкі.

Не, без, перад, пера і інш. падпадаюць пад агульнае правіла аб аканыні: няшчасьце, няволя, бязломны, бязрадны, непачэсны, бязгалосы, перадплата, перавоз і г. д. Так сама калі *не, без, перад, пера* раз стаяць перад другім словам, але пішуцца асобна: *ня дам, ня вёдаю, бяз хлеба бяз нас, перад ім, не давёдаўся, без гаворкі і г. д.*

Задачка. Перапіши і замёста крыжыка пастаў *a* (*я*) або *e* (*е*).

Н~~е~~ прывётна цер~~е~~ з вокны ночка п~~е~~зіра~~е~~. Ціх~~е~~ ў ха~~е~~ц~~е~~ — ўся самейка съпіць ды спачыва~~е~~, натрудзіўшы добр~~е~~ рукі, нат~~е~~міўшы плечы. Толькі матка з в~~е~~р~~е~~цэн~~е~~м прытулілася к печы і прадзё, прадзé кудзельку. Скач~~е~~ в~~е~~ра~~е~~цэн~~е~~, а за ёй густы~~е~~ цéні бέгаюць па съцэнцы. На камінку корч~~е~~ пыла~~е~~, злот~~е~~м іскры скачуць. За ваконц~~е~~м вéц~~е~~р ходзіць, глух~~е~~ вéрбы плачуць. Зябнуць вéрбы на мароз~~е~~, прытуліўшысь к стрэс~~е~~: сънегам вéц~~е~~р сып~~е~~ ў дзве́ры, ходзіць шум па лес~~е~~. І пад дэты шум трывожны дума~~е~~ ста~~е~~ра~~е~~, а ў сълед думкам н~~е~~спакойна ве~~е~~р падп~~е~~ва~~е~~.

Вучыс~~е~~ н~~е~~бож~~е~~, вучэнън~~е~~ памож~~е~~ змагацца з н~~е~~дол~~е~~й, з н~~е~~вол~~е~~й... Што мучыць с~~е~~гоńня, што думкі трывож~~е~~, — зъбяжыць і н~~е~~ прыйдз~~е~~ ніколі.

Жаль згін~~е~~, як мара; н~~е~~ будз~~е~~ш н~~е~~здарай, нідзé і ні ў чым н~~е~~ заблудзіш; ты праўду ў н~~е~~праўдзе, як сонца між хмар~~е~~ў, спазна~~е~~ш, як цём~~е~~н н~~е~~ будз~~е~~ш.

*) такія слова, як *перад, цераз, але, без, дзеля, свайго* націску *ня* маюць, становячы быццам часцьца таго слова, перад якім яны стаяць, дзеля гэтага над імі *ня* ставіцца знак націску: перад *намі, цераз хату, але* так *нельга, бяз нас, дзеля* таго і г. д. Калі-ж *але* азначае пацвярджэнъне, то яно мае націск: ці ў *цябé мая* кніжка? — алé.

Така~~Х~~ прынука, як праца й навука, ці-ж мож~~Х~~ нам сіл
не дадаці? З такімі с~~Х~~брамі, знай, будз~~Х~~ н~~Х~~ штука і гор~~Х~~
сваё зваяваці.

Навука дае ч~~Х~~лавéку розум. Чужым разумам вéк н~~Х~~
п~~Х~~р~~Х~~живéш. В~~Х~~ука ногі кормяць.

§ 95. У чыслах аканьне праведзена ня поўна. Числы
складаныя пішуцца так, як кожная часць, калі яна ўжы-
ваецца асобна: семнаццаць, восемнаццаць, шэсцьсот, восем-
сот і інш. Толькі шаснаццаць мае *a* заместа э, што чуваць
у слове шэсцьць. Парадкавыя маюць такі галосны, які ў ліч-
ным: дзéвяць—дзеяты; дзéсяць дзесяты і г. д.

§ 96. Галосныя ў канчатку дзеяслові ў 1-га і 2-га спраж.
Калі націск прыходзіцца на канчатак, то галосныя, будучы
пад націскам, чуваць ясна і заўсёды адноўлькава.

1 спраж. Няс-у, няс-éш, няс-é(ць), няс-ём, няс-іцё, няс-уць,
бяр-у, бяр-эш, бяр-э, бяр-ом, бяр-ыцё, бяр-уць.

2 спраж. Сядж-у, сядз-іш, сядз-іць, сядз-ім, сядз-іцё, сядз-
яць; маўч-у, маўч-ыш, маўч-ыць, маўч-ым, маўч-ыцё;
маўч-аць.

Тутака трэба заўважыць толькі тое, што, калі націск на
канцы, то ў 2 асобе мн. л. дзеясловы абодвух спражэньях
маюць у канчатку *i*, *ы*: нясіцё, бярыцё, так сама, як сядзіцё,
гарыцё.

Калі-ж паціск не на канцы, то ў першым спраж. маєм
e (пасля цвёрдых *a*), у другім *i* або *ы*: думаеце, кажаце;
носіце, гаворыце і г. д.

Калі націск прыходзіцца на канчатак, то адразу відаць
якое спражэнье: ідзéш, сядзíш, гарéш, маўчыш і г. д. Ту-
така ясна, што пісаць.

Але калі націск ня прыходзіцца на канчатак, то тады
трэба глядзéць, што стаіць у канчатку неазначальне формы.
Калі стаіць *i* або *ы*, то гэта дзеяслоў 2-га спраж.*), і ўсюды
трэба пісаць *i*, *ы*, а ў 3 ас. мн. л. *a*: маліць—моліш, моліць,
молім, моліце, моляць; варыць—варыш, варыць, варым, вá-
рыце, вараць. У праціўным разе, гэта дзеяслоў 1-га спраж.

*) Але ў такіх, як кры-ць, мы-ць, вы-ць, шы-ць, ры-ць,
и адносіцца да караня: гэтыя дзеясловы 1-га спраж. — крыеш,
крые, крыем, крыце, крыюць, мыеш, мые, мыем, мыеце, мыюць
і г. д.

і ўсюды трэба пісаць *e* (у цвёрдым складзе *á*), а ў 3 ас. мн. ліку *уць*: вéдаць—вéдаеш, вéдае, вéдаем, вéдаюць; казаць—казаш, кажа, кажам, кажаце, кажуць.

Дзеяслоўныя прымёты і прыслоўі выводзяца ад 3 асобы мн. л., дзеля чаго ў першым спраж. канчаюцца на —учы,—ючы, у другім на—ачы,—ячы: яны кажуць, мыючы—кажучы, мыючы, яны гавораць, стаяць—гаворачы, стоячы.

Аб формах загаднага ладу бач вышэй § 76.

Увага. Калі націск на канчатку, то ў дзеясловах 2-га спр. ў форме 1-ае асобы мн. ліку побач з формамі на *ім*, *ым* могуць ужывацца формы на *ём*, *ом*, як у 1-ым спраж.: стаім, сядзім, маўчым, крычым і стаём, сядзём, маўчом, крычом і г. д.

Задачка. Перапішы і замяні крыжыкі літарамі:

Карагоды зорак у гары міга~~х~~ць, а ў нізе съняжынкі срэбрам адліва~~х~~ць. Маці свайго сына цéшыць, забаўля~~х~~. Ты мнé раскаж~~х~~ш, як будз~~х~~це робіць. Касцы·пялі апрана~~х~~чыся на пракосах. Цярпéньнем і працай горы перанос~~х~~ць. Падзяр~~х~~це рызвзé на істужкі і сатчэчче рызоўку. Расчын~~х~~це дзьвёры. Развéвейся туман, расплыв~~х~~цеся хмары! Жалем съціска~~х~~ца грудзі. На Саракі мужык пыта~~х~~ца ці далёка да ракі. Калі не наéуся, то і не наліж~~х~~ся. І сава сваé дзёці хвал~~х~~ць. Кінь прад сабой, энойдз~~х~~ш за сабой. Цыган, як галé~~х~~, то съмялé~~х~~. Голад і холад муч~~х~~ць людзéй. Калі ма~~х~~ гаруд жыта—будуйся. Новае сіта на калку сісіць, а старое пад лаўкай наваль~~х~~ца.

§ 97. Звонкія зычныя на канцы слова і перад глухімі страцілі сваю звонкасць. Але хоць і чуваць бол, лёт, лотка, дзяцька, мох, лёхка, дошч і г. д., аднолька-ж пішам боб, лёд, лодка, дзядзька, мог, лёгка, дождж і г. д. (бо ў другіх разох, зъмяніўши слова так, каб пасъля яго стаяў галосны, энойдзем бобу, лёду, лодачка, дзядзіна, магу, лёгенькі, дажджу і. г. д.

Так сама трэба пісаць і прыймэнні ад, пад, над, прад, перад незалéжна ад таго ці яны пішуцца разам з якім словамі ці асобна: ад хаты, адхінуць, пад сонцам, падцягнуць, над хатай, надхадзіць, пад сталом, прадстаўнік і г. д.

Усé прыймэнні, што канчаюцца на *з*—*з*, *уз*, *раз*,—калі яны пішуцца з якім словам разам, то перад глухім зычным (*п*, *т*, *ц*, *ч*, *х*, *с*, *ш*) замяніяюць *з* на *с*, а перад звонкім

пакідаюць з: схадзіць, усхадзіць, расьпіць, але — згінуць, бяздомны, узгадаваць, разъбіць і г. д. Значыцца тутака трэба пісаць, як чуваць.

Але калі з і без пішуцца асобна, то ніколі з на с не замяняеца: з хаты, бяз хлеба і г. д. Так сама пішацца і цераз: цераз ток.

Задачка. Перапіты і заместа крыжыка паставу літару.

У гародзе расьцё бо~~X~~. Цэ~~X~~ вісіць у гумні. У Адама высокі ло~~X~~. Ло~~X~~ яго ла~~X~~кай па плямох. Поўная лу~~X~~ка збожжа. Хлé~~X~~ на сталé, рукі сваё. Важыш на ры~~X~~ку, важ і на юшку. Не адарві поча~~X~~кі ад калыскі

Іду па кла~~X~~цы. Мё~~X~~ сало~~X~~кі. Сабака зьнюхаў сълé~~X~~. А~~X~~кла~~X~~ ня йдзé ў ла~~X~~. Ты бра~~X~~ мой, ёж хлеб свой. Гэта квé~~X~~ка не для твойго носу. І я быў калісь мола~~X~~. У каваля цяжкі мола~~X~~. Улётку люблю цябё, дзётку, а зімой зьём хлеб з свіньнёй.

Сёлета гарох стручны. Адзін наро~~X~~ прыступіўся. У ме-дзьвядзя ёсьць бярло~~X~~. Для цяляці адгароджаны кату~~X~~. Па-сту~~X~~ съцяро~~X~~ авéчкі. Мнё лё~~X~~ка на сэрцы. Ён ёдзе ўлé~~X~~цы. Начлéжнікі паехалі на начлé~~X~~. Якая дра~~X~~кая дарога. Ты мо~~X~~ дзёрці мо~~X~~.

У Слуцку ўсё палю~~X~~ку. А~~X~~дай сваё грама~~X~~кай справе. Слу~~X~~кія паясы вельмі харошия. Тутака былі ваяво~~X~~кія па-пацы. Поля~~X~~кія князі — беларускія. Навагру~~X~~кі і Ашмянскі павéты — сумéжныя між сабой. Ксён~~X~~ паехаў да хворага. Ку-пé~~X~~ купіў лён.

Лé~~X~~ падняў гэты камéнь. У восень капаюць рэ~~X~~ку. Хвалько нахваліцца, а бу~~X~~ка набудзеца. Ба~~X~~кі гадуюць дзяцей. Мé~~X~~ дастаюць з зямлі. Ня ва~~X~~цеся, людзі, бо ўсім блага будзе.

На страсé мох выра~~X~~, на моху бяро~~X~~ка, мілéй свая хатка, як чужая вё~~X~~ка. Бéгала лі~~X~~ка калі лéсу блі~~X~~ка. Ба-буля ўмее ра~~X~~кáзаваць цікаўныя ка~~X~~кі. Вось улé~~X~~ у густы лé~~X~~! Поля~~X~~ прымéрз да сынёгу. Бэ~~X~~ пахне. Кожны бé~~X~~ цягне ў лé~~X~~. Зылé~~X~~ з таго дрэва. Гу~~X~~ крычыць на дварэ. У драбінé зламалася во~~X~~.

Каб ня ё~~X~~ка, не адзé~~X~~ка, дык была-бы грошай дзé~~X~~ка. Праз Беларусь істу~~X~~кай ліёцца рака Нёман. Жнéйка ця~~X~~ка працуе. Пту~~X~~ка зачапілася но~~X~~кай за волас сіла. Ля дарогі стаіць кры~~X~~. У краме прадавалі ры~~X~~. Пайшла гуляць кáча-рэ~~X~~ка. Котка злавіла мы~~X~~ку. Калі ўзяўся за гу~~X~~, не кажы, што_оня ду~~X~~.

На~~X~~ хатай лётае каршун. Пера~~X~~ імі пакланіся. Сноп а~~X~~ снапа на дзьвё стапы. Жораў ~~X~~ цяплом, ластаўка ~~X~~ лі-стом. Па~~X~~ табой каня забілі. Ра~~X~~мяні мнё гроши. Ра~~X~~капай

яму. Зоркі ра~~х~~ спаліся на небе. Бацька ў~~х~~ хапі~~ш~~ся, абу~~ш~~
боты і, ра~~х~~ чыні~~ш~~ы дзьвёры, выйшаў на панадворак. Бе~~х~~
добра ня будзе добра. Бя~~х~~ часу ня будзе квасу.

§ 98. Глухія зычныя перад звонкімі чуваць, як звонкія:
казъба, прозъба, гарадзъба, пядзълзесят і г. д. Тутака пішам
ня так, як чуваць: касъба, просъба, пяцълзесят (за тое, што
маем касіць, прасіць, пяць).

Задачка. Гарба, мала~~х~~ ба і ка~~х~~ ба—цяжкія работы. Наш
дзед~~х~~ ужо слабы ў ха~~х~~ бе. Прасі Бога, каб про~~х~~ ба дайшла
да неба. Дзядуля сядзіць на пры~~х~~ бе. Ка~~х~~ біт косіць сёна.
Мала~~х~~ біты пайшлі дамоў. У капе шэ~~х~~ лзесят адзінак. Майму
бацьку пя~~х~~ лзесят шэ~~х~~ гадоў.

✓ § 99. Перад мягкімі зычнымі і ѿ з, с, ц, дз, зъмягчай-
ющаца: зъняць, съяза, цъвіцéц, дзъвé, зъехаць і г. д. Толькі
перад г, х, к яны не зъмяняюца.

Задачка. Перапіши і заместа крыжыка пастаў з, с, ц,
дз або зъ, съ, цъ дзъ.

Купéц зарабіў ~~х~~ весяце рублёў. Маці ~~х~~інулася над дзі-
цянём. ~~х~~віршня штось папсавалася. ~~х~~кінь гэтае рывьзé.
У прочкі ~~х~~брайся, а жыта сей. Пустой птушкі пустыя й песяні.
Вучань прачытаў ~~х~~вé knígi. Ні съцяты, ні павешаны. Узімку
~~х~~вёры хаваюца ў норы. ~~х~~ліна бывае зара~~х~~лівая. Ня, ры-
пайце ~~х~~вярыма. Шкло якоесь ~~х~~мяннае. Яблыны ~~х~~вітуць
белым ~~х~~вётам.

§ 100. Злучэнныні тц, чц чуваць як цц, а злучэнныні тч,
дч, як чч —

чуваць:

пішацца:

маци

матцы

даццы

дачцы

загаччык

загадчык

і г. д.

Злучэнье дс даёў ў вымове ц, хоць пішацца дз —

чуваць:

шішацца:

заместа:

люцкі

людзкі

людскі

швэцкі

швэдзкі

швэдскі

і г. д.

Злучэнъне тс даёц п —

чываць і п шацца:	замёста:
палацкі	полатскі
брацкі	братскі
брацтва	братства
i г. д.	

Злучэнъні жс, зс даюць с —

чуваць і пішацца:	замёста:
боскі	божскі
францускі	французскі
i г. д.	

У злучэнънях стл і эдн зынікае т і д.

чываць і пішацца:	замёста:
пачэсны	пачэстны
позны	поздны
шчасны	шчастны
шаснаццаць	шастнаццаць
i г. д.	

Злучэнъне ин ужываецца ў тых прымётах, што створаны ад імёньня, якое мае *и* у аснове: съцина—съцёны, камέнь—камённы, вайна—ваёны, палатно—палацённы i г. д. Але там, дзé ў аснове няма *и*, пішацца адно *и*: шкло—шкляны, дрэва—драўляны, гэтак сама зроблены, пабелены i г. д.

Злучэнъне цц ўжываецца ў чыслах і дзеяслове: адзінаццаць, дванаццаць i г. д.; мыцца, съмяяцца, ён мыецца, съмяецца i г. д.

§ 101. Галосныя у і і дзеля складнасьці замяняюцца на ў і ў, калі папярэдніе слова канчаецца галосным: было ў бацькі тро сины, яна ўжо пайшла; ён яго ў поіць і корміць, яна ўдзé i г. д. Але паслья зычнага *у* і *и* не замяняюцца на *у* і *и*: я тут ужо даўно, ён у хаце; ён ўдзе сюды, брат і сястра i г. д.

Ад гэтага правіла дзеля вёрша дужа часта адступаюць:

Чистых хмарак валаконцы
Сталі *у* кружочак

Вышай лесу, проці сонца
І сплялі вяночак

§ 102. Прыймёны з прыслоўямі пішуцца разам: *уперад*, *назад*, *насустречу*, *дагары*, *зраньня*, *запрауды*, *наадзіноцы*, *улётку*, *узімку*, *ураньні*, *увечары*, *наасобку*, *уваччу*, *пабеларуску*, *пачэску*, *потым*, *загадзя*, *наўмысьля*, *спакваля*, *заусёды*, *адкуль*, *дасюль* і г. д.

Так сама разам з прыслоўямі пішуцца **не**, **ні** і ўсё складаныя прыслоўі: *ніколі*, *нідзё*, *некалісь*, *няма*, *абёруч*, *абыдзё*, *абыяк*, ажно і г. д.

§ 103. Злучок ужываецца ў гэткіх разох:

1) для злучэння частак *бы*, *б*, *жа*, *ж* з папярэднім словам: *добра было-бы*, *каму-б гэта даць*, *а мой-жа ты суседзька!* *ды куды-ж ты, дуб зялёны, пахінаешся?*

Увага. Калі-ж *бы*, *б* і *ж*, *ж* сходзяцца разам, то яны паміж сабой злучком *ня* злучаюцца: *калі-ж бы мнё пайсьці*, *вось быў-бы ж ты рады і г. д.*

2) для злучэння складаных прыймёньняў *з-за*, *з-пад*—*з-за* стала, *з-пад* лому і г. д.

3) для злучэння двух словаў, што азначаюць туго са-
мую рэч—*узьвей-вёцер*, *вёцер-дуронік*.

4) у падвойных фаміліях — *Дуж-Душэўскі*, *Святаполк-Мірскі*, *Дунін-Марцінкевіч* і г. д.

5) у складаных прымётах — *сынёжна-бёлы*, *цёмна-сіні* і г. д.

§ 104. Слоны чужаземныя, узятыя з чужое мовы даўно, пішуцца так, як гэта чуваць у штодзённым ужытку: *літара*, *аканом*, *арганісты*, *паляруш*, *калідор*, *леварвэр*, *камісія* і г. д.

Слоны чужаземныя, што ўжываюцца ў кніжках і ў кніж-
най мове і да народу не дайшлі або дайшлі нядаўна, пі-
шуцца так, як у тэй мове, скуль яны ўзятыя: *тэлеграф*, *тэле-
грама*, *літэратура*, *монолёг*, *тэатр*, *дынастыя*, *партыя*, *рэдак-
цыя*, *інспектар*, *дыврэктар*, *рэдактар** і г. д.

*) у такіх разох ар замёста ор пад уплывам беларускіх слоў на — ар: *пікар*, *знахар* і г. д.

Заме́ста падвойных зычных пішуцца простыя: каса, маса, тэлеграма, Фінляндыя, Голяндыя—а ня касса, масса, тэлеграмма, Гольляндыя, Фіннляндыя і г. д.

Чужазéмнае 1, перадаéцца мягкім ль, а ня цвёрдым л Лёндон, філёзофія, монолёг і г. д.

Трэба заўважыць правапіс у такіх разох, як рэдакцыя нацыя, Францыя, рацыя; рэдакцыйны, нацыянальны, рацыянальны, Голяндыя, Фінляндыя, Курляндыя.

V.

Сказ

§ 105. У мове кожнае слова ўжываецца не асобна, а ў звязку з другімі. Як вяжуцца паміж сабою слова ў мове паказвае навука аб сказе.

У мове мы выказываем словамі розныя думкі.

Думка выказаная словамі называецца сказам: *Пастух трубіць. Зоркі зігацяць на небе.*

Словы, з якіх складаецца сказ, называюцца часцінамі сказу.

Часціны сказу дзёляцца на асноўныя і даданыя.

Асноўныя часціны дзьвё: дзейнік і сказынік.

Дзейнік паказвае асобу або реч, якая нéшта дзейць або з якою нéшта дзейцца: *пастух трубіць; зоркі зігацяць.*

Уоага. Вельмі важна зауважыць тое, што дзейнік стаіць у назоўным склоне (адказвае на пытаньне—*хто?* *што?*): *пастух трубіць, трава расьцё, яны прыйшли, пяць больш за чатыры і г. д.*

Сказынік паказвае, што ў сказе *кажацца* або дзейніку, або што дзейнік дзейць ці што з ім дзейцца: *пастух трубіць, зоркі зігацяць, трава зялёная и г. д.*

§ 106. Даданыя часціны сказу дадаюцца або да дзейніка, або да сказыніка. Возьмем, напр., такі сказ: *Цікаўныя книжкі ляжаць на паліцы.* Тутака *кніжкі* — дзейнік, *ляжаць* — сказъ-

нік; слова *цикаўныя* адносіца да дзейніка (на пытанье якія книжкі? — цікаўныя); слова *на паліцы**) адносіца да сказіка (на пытанье дзе ляжаць? — на паліцы).

Да даданых часцінаў мовы могуць дадавацца другія даданыя часціны. Вось, напр., сказ: *Кравец пашыў добрую сывітку*:

Кравец пашыў — гэта асноўныя часціны (дзейнік + сказік). *Што пашыў?* — пашыў *сывітку*: гэта значыць, *сывітку* адносіца да *пашыў*; *якую сывітку?* — *добрую*: значыць *добрую* адносіца да *сывітку*, да даданае часціны.

Тая часціна сказу, што адказвае на пытанні *які?*, *чый?*, *каторы?*, *колькі?* называецца азначэннем.

Ен мае добрую (якую?) *кніжку*.

Сын любіць свайго (чыйго?) *бацьку*.

Палляўнічы забіў чацвёртага (каторага?) *цецярука*.

Я маю пяць (колькі?) *братоў*.

Келі-ж слова адказвае на пытанні *каго?* *чаго?* *каму?* *чаму?* *каго?* *што?* *кім?* *чым?* *пры кім?* *пры чым?* то яно называецца дапаўненнем.

Напрыклад: *Вазьмі брытву* ад дзіцяці (ад каго?) Ня люблю я месця (чаго?) і г. д.

Увага. Дапаўненне, што стаіць у вінавальнym склоне (*каго?* *што?*), называецца простым, усе іншыя называюцца ускоснымі.

Тыя слова, што азначаюць час, месца, прычыну, мэту або спосаб дзейнасці, называюцца акалічнасцямі часу месца, прычыны і спосабу.

Акалічнасць часу адказвае на пытанні *калі?* *ці доўга?* *ад якога і да якога часу?* Напрыклад: *Вечаром* пайшоў даждж. Усьцяж па табе плачу. Працуй зраніня аж да змяркання.

*) прыймёньне ў скаже ня лічыцца за асобную часціну

Акаличнасьць мейсца адказвае на пытаньні дзэ́р? екуль? куды? Напрыклад: Вяды ў бары яго спаткала. Э неба здалася зорка. Рэкі плынуць у мора.

Акаличнасьць прычыны адказвае на пытаньне чаму́ дзеля якое прычыны? Напрыклад: Ен за работай ня будзе мёць часу і памерці. Ен вярнуўся да моў дзеля бацькоў. Хата загадлалася ад пέчы.

Акаличнасьць мэты адказвае на пытаньні машто? для якое мэты? Напрыклад: Ен шмат дае на бедных. Валы пайшли ваду шіць.

Акаличнасьць спосабу паказвае як, якім спосабам нёшта робіцца. Напрыклад: Ціха сьпіць дзіцялка. Пайшла ў места пехатою.

§ 107. Тыя сказы, што маюць толькі асноўныя часціны, г. з., дзéйнік і сказынік называюцца кароткім: Сонца ўзышило. Бацька гарэ.

Тыя, што маюць апрача асноўных часцін і даданыя, называюцца разывітымі: Побач раскинулася родныя вёскі. Жалем съціскаюцца грудзі.

Сказы, што маюць дзéйнік, называюцца поўнымі. У паноў было ігрышча. Усё съпіць.

Тыя сказы, што дзéйніка ня маюць, але ён разумеецца, аб ім можна дагадацца, называюцца няпоўнымі: У аднаго члавека былі два сыны. Жылі сабе згодна (разумеецца сыны).

Калі ж аб дзéйніку і дагадацца нельга, то гэта безасабовы сказ (г. з., без асобы або рэчы, ад якое залéжыць дзéйнасьць). Съцягнёла. Грыміць. Чужым разумам вёк не перажызёш. Хоць блізка від іць, ды далёка дыбіць. Цярпеньнем і працай горы пераносіць.

Калі ў скаже два ці больш дзéйнікі, сказынікі, дапаўненныні, азначэныні ці аднолькавыя акаличнасьці, то такі сказ называецца зылітым.. Напрыклад: Ідзé жняя і вёсела пяе. Вёсела ѹ хутка мінутка ѿ мінутку зойдзе нам час. У стуку і груку забудзем мы муку працы сваё.

§ 108. Кожную часціну сказу можна разьвіць у цэлы сказ даданы, які дадаеца да сказу асноўнага. Замёста—ніхто ня ведае чужога абёду, можам сказаць: ніхто ня ведае, як хто абёдае. Ніхто ня ведае — гэта сказ асноўны; як хто абёдае — гэта даданы сказ дапаўненія, бо ён замяняе дапаўненіне (чужога абёду).

Так сама, як сказ дапаўненія, могуць бытъ даданыя сказы дзейніка, азначэнія і розных акалічнасцей, калі яны замяняюць дзейнік, азначэніе і акалічнасці. Напр.: *I* той багатыр, *хто мае ўсялякага добра, і той, хто дужы і здаровы.* Гай, *што быў цёмы, зазеляніўся.* Ніхто ня дойдзе туды, *дзе какачыць зямля.* Тады папараць зацьвіць, *калі на вярбে вырастуть ігруши.* Будзе голад, *бо збожжа не урадзіла.* Прышлі да хаты, *каб супачыць.* *Як ты да людзей так людзі да цябэ.*

Увага. Сказы даданыя інакш называюцца залежнымі, бо яны залежаць ад асноўнага сказу. Тады сказ асноўны называецца незалежным.

§ 109. Прыдатак — гэта ёсьць азначэніе, выказанае імёнем; стаіць яно ў тым самым склоне, як і тое слова, да якога яно адносіцца. Напрыклад: *Астаўся адзін сын, сірата. Ех ты, Нёман, рака. Янка, брат майго таварыша, вельмі любіць паляванье.*

Прыдатак з усімі тымі словамі, што да яго адносіцца, выдзяляецца коскамі.

Зваротак так сама выдзяляецца коскамі. *Радзі, Божа, жыць! Сыпі, наш міленыкі саколікі! Брацьця, ці зможам грамадзкае гора?*

§ 110. У пісанай мове ставяцца розныя знакі прыпынку.

Пункт (.) ставіцца пасля кожнага закончанага сказу.

Коска (,) выдзяляе зваротак, придатак, даданыя сказы з асноўнага і раздзяляе падобныя часціны ў зылітым ска-

зе. Напрыклад: *Лятуць да нас, лятуць яны з далёкай, чёлпай стараны, нясéцца крик iх над зямлёй, бо бачаць ўжо край родны свой.*

Коска звычайна стаіць перад *a, bo, ale, налi, дзé, якi, каторы, xто, што, хоць і ў іншых разох.*

Коска разъдзяляе так сама і незалéжныі сказы, калі яны дужа кароткія альбо паміж імі стаіць *i, a, ale.* Лéта зьбíрае, а зіма праядае. Загрымéу гром, і пайшоў дождж. Сманчы жабе гарэх, але зубоў Бог *ня* даў.

Калі-ж незалéжныі сказы нічым *ня* звязаны і *ня* зусім кароткія, то паміж імі ставіцца пункт з коскай (:). Напрыклад: *Вясною* косы сонца *што* дзéнь робяцца *ця-плéйшымі.* *Птушкі* плюць зычнéй і весялéй; *перайка* на *iх* асьвяжаецца, і самі яны ажыўляюцца.

Два пункты (:) ставіцца:

1) перад пералічэннем, калі ёсьць слова, што абымае ўсё пералічанае, напрыклад: *Год мае чатыры пары: вясну, лéта, восень, зіму.*

2) паміж незалéжныі сказамі, калі адзін аб'ясняе другі—*Тут* *ня* *ган达尔ь,* *тут* *ня* *крама;* *няма* *'дзёгци,* *няма* *солі.* Наагул, два пункты блізка тое самае, што слова значыць.

Працяжнік (—) ставіцца пасъля пералічэння, дзé пра-пушчана нéйкае слова *i*, наагул, там, дзé хочам *працягнунць* увагу чытара, напрыклад: *весна, лéта, восень і зіма—пары году.* *Падсадзі—сараву я грушку.*

Недаказ (...) ставіцца, калі думка не доказана, напр. *Сказаў-бы я табé... але што там гаварыць.*

Пытальнік (?) стаіць пасъля пытаньня. *Дзé-ж ты 29-та, мой каласок?*


Клічнік (!) стаіць пасъля клічу, напр.: *Добры вéчар, пане гаспадару!* Адважна, брацьця!

У чужаслове „—“ ставяцца або чужыя слова (ня тэй асобы, што гаворыць ці расказвае), або слова нéчым асаблівяя, напр.: *Узяў шапку і, сказаўши:* „*Аставайцеся здаровыя!» выйшаў з хаты.* „*Наша Доля*“—пёршая беларуская газета.

У скобкі бярэцца паясьнёньне або пабочная думка: Беларускія плямёны (крывічы, дрыгвічы і радзімічы) здаўна жывуць на сваёй зямлі.



V





8000000 1954329

Дел. сдѣлъ
1994 г.

